



30 САКАВІКА 2007 г. ПЯТНІЦА № 60 (25925)

Кошт 400 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Агульны аб'ём продажаў Беларускай калійнай кампаніі ў 2007 годзе можа дасягнуць 11,7 млн т калію

Агульны аб'ём продажаў Беларускай калійнай кампаніі з усіх расійскіх калійных угнаенняў у 2007 годзе можа дасягнуць рэкорднай лічбы 11,7 млн т. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандра Лукашэнку праінфармаваў старшыня Наглядальнага савета ЗАТ «Беларуская калійная кампанія» Дзмітрый Рыбалоўлеў.

Проз БКК у 2006 годзе рэалізавана каля 6,6 млн т калійных угнаенняў беларускай вытворчасці на суму больш як \$1 млрд. У планах на гэты год павялічыць продажы да 7,2 млн т калію, што здабываецца ў Беларусі.

У цэлым Беларуска калійная кампанія па выніках работы ў 2006 годзе забяспечыла 39 працэнтаў светлага экспарту калійных угнаенняў. Такім чынам, БКК заняла лідзіруючае становішча сярод кампаній, якія займаюцца продажами гэтага віду прадукцыі.

Як было падкрэслена ў ходзе работнай сустрэчы, усе мэты, пастаўленыя перад кампаніяй на 2006 год, дасягнуты. Понасцю наладжаны працэс гандлю угнаеннямі, завершана фарміраванне самой кампаніі, вырашаны структурныя і кадравыя пытанні.

«Фактычна кампанія адбылася, — кажаў Дзмітрый Рыбалоўлеў. Паводле яго слоў, спецыялісты «Уралкалію», якія раней працавалі ў Швейцарыі ў сферы продажаў калійных угнаенняў, пераехалі ў Беларусь. Цяпер яны будуць працаваць у Мінску. Прынята рашэнне аб будаўніцтве новага офіса БКК у беларускай сталіцы.

Створанае менш як два гады таму ЗАТ «Беларуская калійная кампанія» актыўна фарміруе сваю таварнаправадную сетку. За гэты час адкрыты чатыры замежныя прадстаўніцтвы: у Кітаі, Сінгапур, Індыі і Бразіліі. Планаўца ў хуткім часе адкрыць прадстаўніцтва ў ЗША.

Кампанія выйшла на прамыя пастаўкі ўгнаенняў спажывацям у краінах Балтыі, Заходняй і Цэнтральнай Еўропы, Паўднёвай Амерыкі, Паўднёва-Усходняй Азіі, Лацінскай Амерыкі. Геаграфія паставак пастаянна пашыраецца.

Кіраўнік Беларускай дзяржавы таксама праінфармаваны аб існуючай сітуацыі на рынку калійных угнаенняў. У гэтым годзе для БКК яна складаецца ў цэлым спрыяльна. Агульнасусветная тэндэнцыя паступовага росту цен на гэты важны для сельскай гаспадаркі прадукт захоўваецца.

Аляксандр Лукашэнка ў сувязі з гэтым яшчэ раз павердзіў намер Беларусі актыўна нарошчваць сваю прысутнасць на сусветным рынку калію. Пры гэтым стаўка робіцца, перш за ўсё, на даўгачаснае, разлічанае на гады наперад супрацоўніцтва паміж пакупнікамі і прадаўцом — Беларускай калійнай кампаніяй.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта і БЕЛТА. **НАЛІЧНАЯ СЯРЭДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ў ЛЮТЫМ СКЛАДА ВР614 ТЫС. 327**

Аб гэтым паведамліў карэспандэнту БЕЛТА ў Міністэрстве статыстыкі і аналізу. У студзені гэтага года гэты паказчык быў роўны ВР617 тыс. 244. Налічная сярэдняя заробатная плата рабочых і служачых у лютым 2007 года склапа ВР633 тыс. 804 (у студзені гэтага года яна была ВР636 тыс. 739).

Прэм'ер-міністр Беларусі задаволены вынікамі рабочага візіту ў Азербайджан

Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі ў цэлым задаволены вынікамі рабочага візіту ў Азербайджан. Аб гэтым ён паведаміў ў Баку перад ад'ездам у Мінск, падвожачы вынікі прадзеяных сустрэч і перагавораў.

Выканана гадоўная задачка — беларускія кампаніі будуць здабываць у Азербайджане нафту. Падпісаны адпаведны пратакол паміж Беларуссю і Азербайджанам. Як адзначаў беларускі прэм'ер, «нам былі прадстаўлены ўсе магчымасці па выбару ўмоў супрацоўніцтва». Паводле яго слоў, «хутчэй за ўсё, планаўца правесці раздзел уласнасці на здабычу нафты».

Яшчэ адна важная дамоўленасць — Беларусь дапускае нафтавыя азербайджанскія кампаніі на свой рынак. Нафта з Азербайджана будзе перапрацоўвацца на беларускіх прадпрыемствах. Адпаведна атрыманьня на НПЗ Беларусі нафтапрадукты будуць пастаўляцца на экспарт. Паводле слоў прэм'ер-міністра, планаўца, што транспарціроўка нафты будзе ажыццяўляцца чыгуначным транспартам у цыстэрнах.

Акрамя таго, Беларусь плануе адкрыць у Азербайджане зборачную вытворчасць аўтамабіляў «МАЗ». «Мы паставім у Азербайджан аснастку, асноўныя вузлы і камплектуючыя для зборкі грузавых аўтамабіляў», — адзначаў прэм'ер. Усёго ў перспектыве штогод планаўца вырабляць да 1 тыс. такіх аўтамабіляў. Пры гэтым Беларусь дадаткова створыць у Азербайджане каля 3 тыс. рабочых месцаў.

Цяпер у Азербайджане дзейнічае сумесная вытворчасць беларускіх трактароў МТЗ. Гадавы аб'ём іх зборкі ў 2008 годзе планаўца дасягнуць да 1 тыс. адзінак.

Бакі таксама дамоўліліся аб пастаўках у Азербайджан беларускага цукру. У гэту рэспубліку будуць таксама экспартавацца мясныя прадукты, малако сухое, іншыя сельскагаспадарчыя тавары і тавары перапрацоўчай прамысловасці. Азербайджанскі бок зацікаўлены ў такой беларускай прадукцыі, яго задавальнаець узровень цен і аб'ёмы.

У час візіту таксама было адзначана, што 2-5 мая гэтага года ў Азербайджане пройдзе нацыянальная выстаўка Беларусі.

БЕЛТА.



Дзевяцікласніца з пасёлка Урыцкае Гомельскага раёна на канікулах ў бабці Вольгі Антонаўны ЧУБАР ў вёсцы Глушэц Рэчыцкага раёна. Яна размалявала птушкамі вароты бабулінага падворка.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

2 красавіка 2007 г. у 10.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) пачне работу сёмая сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання.

ЗА МІНУЛЫ ГОД СЯРЭДНЯЯ ПЕНСІЯ Ў БЕЛАРУСІ ПАВЫСІЛАСЯ АМАЛЬ НА ТРЭЦЬ І ВЫЙШЛА НА АДНАКУ 277,8 ТЫС. РУБЛЁЎ. ПРЫ ГЭТЫМ ЧАКАЕЦЦА, ШТО ўжо сёлета намінальны памер пенсій у краіне павялічыцца на 15,3—18 працэнтаў. Адначасова рост рэальнай, з улікам змянення цен на тавары і паслугі, пенсій складе 7—8 працэнтаў. А да 2010 года апошні паказчык павінен узрасці ў паўтара раза.

Аднак нельга не адзначыць, у памерах пенсій існуе даволі значная дыферэнцыяцыя. Да прыкладу, зарплата інваліда I групы ў выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС складала 1 млн 155 тыс., інваліда II групы — 932 тыс., пенсія былога лётчыка-вырабачвальніка можа дасягнуць 796 тыс., а былога шахцёра — 578 тыс. рублёў. І ў той жа час мінімальнае працоўнае пенсія (у грамадзян з поўным стажам, але неўлікам каэфіцыента заробку) адпавядае ўсяго 134,8 тыс. рублёў. З улікам гэтага, адзначаюць у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны, значная частка беларускіх пенсіянераў мае патрэбу ў дадатковай дапамогі. Прычым у першую чаргу гэта датычыцца пажылых асобаў, якія не маюць дзяцей.

Між тым, паводле слоў кансультанта гадоўнага ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі і сацыяльнага абароны Яўхіма Лядышава, з пачатку года было праведзена асобнае ўмоўнае жыццё звыш 150 тыс. адзіночных пенсіянераў. У выніку тых ці іншых просьбаў ці пажаданняў выказалі каля 100 ірына АНАТАВА.

СЯРЭБРАННАЯ «РУСАЛКА» Лідар беларускай жаночай каманды па плаванню Аляксандра Герасімева стала сярэбраным прызёрам на дыстанцыі 500 метраў (спіна) і прынесла зборнай першую ўзнагароду на чэмпіянаце свету па водах відаў спорту ў аўстралійскай Мельбурне (яе час — 28,46 секунды). Пераможцай жа стала амерыканка Лейла Вазіры, якая паўтарыла свой сусветны рэкорд (28,16 секунды), што ўстанавіла ў паўфінале.

ДА ВЕДАМА ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Шостая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання пачне сваю работу 2 красавіка 2007 года ў 10 гадзін у зале пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў (Дом Урада, Авальная зала).

Рэгістрацыя дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў будзе праводзіцца 2 красавіка 2007 года з 8.30 да 9.50 у фале залы пасяджэнняў.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ Юшчанка лічыць раду Антыканстытуцыйнай, а ўрад Януковіча — нелегітымным

Прэзідэнт Украіны Віктар Юшчанка лічыць, што работа Кааліцыі нацыянальнага адзінства ў Вярхоўнай Радзе носіць антыканстытуцыйны характар, а дзейнасць сфарміраванага парламенцкай большасцю ўрада Віктара Януковіча з'яўляецца нелегітымнай. Аб гэтым, як перадае ProUA, гаворыцца ў спецыяльным звароце прэзідэнта, прысвечаным гадавіне парламенцкіх выбараў.

Указ прэзідэнта Украіны

Про дотроекворе применення повноважень Верховної Ради України У складанні та прызначэнні паліцэйскіх выбараў до Верховної Ради України

Кіраўнік дзяржавы ахарактарызаваў як нахабную і незаконную кампанію па арганізацыі пераходу асобных дэпутатаў у дзейную кааліцыю. Толькі ў сакавіку гэтага года 11 дэпутатаў Блока Юліі Цімашэнкі і прапарэзідэнцкай «Нашай Украіны» далучыліся да парламенцкай большасці. Не сакрэт, што і закон аб кабінете міністраў быў прыняты пры падтрымцы дэпутатаў БЮЦ. На думку прэзідэнта, ён нелегітымны.

Раней паведамлялася, што ў гэту суботу блок «Наша Украіна» і БЮЦ сумесна з грамадскім рухам «Народная самаабарона» маюць намер правесці масавую акцыю пратэсту з патрабаваннем распусціць парламент. Між тым, у чэрвер ва ўкраінскіх СМІ з'явілася інфармацыя аб тым, што прэзідэнт ужо падрыхтаваў указ аб роспуску Рады. У сувязі з гэтым паведамленнем на вечар 29 сакавіка быў запланаваны агульны сход прадстаўнікоў усіх фракцый парламента, на якім дэпутаты мелі намер разгледзець палітычную сітуацыю, якая склалася ў краіне.

БУШ ІМКНЕЦА «ЗАМАРЫЦЬ ГОЛАДАМ» ТРЫ МІЛЬЯРДЫ ЧАЛАВЕК І АСЛАБІЦЬ УПЛЫЎ ВЕНЕСУЭЛЫ Кубінскі лідар Фідэль Кастра ўпершыню з таго часу, як у ліпені мінулага года перанёс аперацыю на кішэчніку, выступіў з артыкулам у прэсе.

Публікацыя накіравана супраць прэзідэнта ЗША і прапаганды Вашынгтонам біяпалава. Камандант свярджжае, што ахвярамі пераходу на біяпалава, якое вырабляецца з сельскагаспадарчых культур, могуць стаць больш за тры мільярд чалавек ва ўсім свеце: яны загнінуць ад голаду і смаргі.

Артыкул быў надрукаваны праз некалькі тыдняў пасля паездкі Джорджа Буша на Лацінскай Амерыцы, у ходзе якой амерыканскі прэзідэнт заклікаў дзяржавы рэгіёна дыверсіфікаваць пастаўкі энерганосбітаў у свае краіны і пераходзіць на этанол. Аднак аналітыкі ўгледзелі ў закліках Буша спробу аслабіць уплыў на рэгіён Венесуэлы — аднаго з буйнейшых у свеце пастаўшчыкоў нафты.

УЛАДЫ ТАЛІНА ПРЫГЛЕДЗЕЛІ ДЛЯ «БРОНЗАВАГА САЛДАТА» МЕСЦА НА МОГІЛКАХ Манумент Салдату-вызваліцелю сталіцы Эстоніі ад гітлераўскай акупцыі будзе дэманціраваны і перанесены з цэнтра горада на ўскраіну, дзе знаходзіцца ваенная могілка. Аб гэтым заявіў кіраўнік эстонскага ўрада Андрус Ансіс.

Аўтары ідэі дэмантажу манумента настойліва звязваюць яго з брацкай магілай, хоць пахаванні знаходзіцца не побач, а ў розных канцах свера. Эксперт лічыць, што такім чынам эстонскія ўлады імкнуча звесці манументальны сімвал барацьбы з фашызмам да простага надгробнага знаку.

ЗВАЛЬНЕННЕ ПРАКУРОРАЎ ЗША БЫЛО ПАЛІТЫЧНЫМ Восем федэральных пракурораў ЗША былі звольнены напрыканцы 2006 года па прычыне таго, што яны не ў поўнай ступені падтрымлівалі палітыку адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша.

Такое сцвярджэнне, паводле паведамленняў інфармацыйных агенстваў, утрымліваецца ў паказаным былога памочніка генеральнага пракурора ЗША Кайла Сэмпсана.

Пекінская «капуста»

МЕДАЛІ ПРАДСТАЎЛЕНЫ

За 500 дзён да старту летніх Алімпійскіх гульняў у Пекіне адбылося цырымоніа прадстаўлення алімпійскіх медалёў. На пірадным баку ўзнагароды на першым плане знаходзіцца вываа старжаўнага чараскага багіні перамогі Нікі на фоне легкаатлетчычнага стадыёна, на заднім плане бачны абрысы Вялікай кітайскай сцяны. Пятля для служы зроблена ў выглядзе двух счэпленых драконаў. Нагадаю, што на Алімпіядзе будзе разыграны 302 камплекты медалёў ў 28 відах спорту, гэта значыць 8456 ўзнагарод рознай вартасці.

БЯСПЛАТНА НА АДКРЫЦЦЕ АЛІМПІАДЫ Могуць трапіць два беларусы — дзівічына і юнак ва ўзросце ад 16 да 18 гадоў, якія выйграюць у рэспубліканскім конкурсе «Пекін-2008». Тыповыя спартоўцы для знаўцаў спорту праводзіліся ў нашай рэспубліцы напрыклад Гуляўня ў Сіднеі і Афінах. Спецыяльныя бланкі з пытаннямі (прымаюцца толькі арыгіналы) будучы надрукаваны ў беларускіх выданнях. Пераможцы паедуць у міжнародны маладзёжны алімпійскі лагер, дзе пазнаёмяцца з прадстаўнікамі 202 алімпійскіх дзяржаў, а таксама трапяць на цырымонію адкрыцця Алімпіады.

Ірына ПРЫМАК.

ЗНАЙСЦІ СВАЮ «ФІШКУ»

Каго здольны прывабіць вясковы каларыт?

Да сезона адпачынку ўжо засталася ўсяго нічога — нейкіх тэм пару месяцаў. Над тым, як бацьці вольны час, ужо цяпер усур'ёз задумаюцца многія, планаўца, даведваюцца, збіраюць грошы. А чаму б не махнуць, напрыклад, у вёску Баламутавічы, як вам такая прапанова? Гэтай вёска не знойдзеш на карце, паколькі назва змянялася. Зараз гэта Зарачаны, што лагічна — побач вядомай Пічч. А Баламутавічы, як распавядаюць месцішчы, вёска звалася з-за... мясцовых кабет — дужа прыгожых ды вясёлых. Пасля вайны, у 1945-м, тут амаль адны жанчыны засталіся, яны і «Баламуцілі» ўсю аругу.



Вялікая калісціца была вёска. Гэта нават сёння бачна па тэрыторыі — ак-нік 95 гат. Праўда, пастаянна людзі жывуць толькі ў 15, астатнія выкарыстоўваюцца пад дачы і «ажываюць» хіба толькі ўлетку ці на выхадныя. Большая частка мясцовых жыхароў — старыя 70—80-гадовага ўзросту, на падворках усяго дзве каровы засталіся. Здава-

ляса б, якая ж тут перспектыва, між тым апошнім часам у Зарачаны пачалі турысты наведвацца. Які для іх у гэтых мясцінах інтарэс? Справа ў тым, што некалькі гадоў таму ў вёсцы з'явілася самая сапраўдная аградыдзіба. Дакладней, дом Андрэй Ніжнік тут пабудоваў яшчэ ў 1990-м, а вось гэтай пачаў запрашаць, калі ўсё давеў да ладу. «Кожная рэч павінна мець у хаце сваё месца — з'янацку нельга ўсё размяркоўваць», — упэўнены Андрэй Пятровіч, — інакш не будзе добрай энергетыкі». Тая самая «аўра» ў доме Ніжнікаў сапраўды адчуваецца. Па-першае, усё драўлянае, у хаце — шмат унікальных рэчэй, якія ўпрыгожвалі б любую музейную экспазіцыю. Між тым, на аградыдзібе яны таксама дарэчы: гошці пры жаданні могуць самастойна маслабойкай скаржастацца альбо хлеб у печы «зрабіць» — гаспадары з радасцю дапамогуць.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

ISSN 1990-763X



КУРСЫ ВАЛЮТ	
Курсы замежных валют, установленные НБ РБ с 30.03.2007 г. (для бнн разлікаў)	
1 доллар ЗША	2 143,00
1 еўра	2 857,15
1 гватэйскі лат	4025,55
1 літоўскі лт	827,60
1 швейцарская франка	101,90
1 польскі злоты	736,63
1 расійскі рубель	82,36
1 украінская грыўня	425,28

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ	
1 доллар ЗША	2 143,00
1 еўра	2 857,15
1 гватэйскі лат	4025,55
1 літоўскі лт	827,60
1 швейцарская франка	101,90
1 польскі злоты	736,63
1 расійскі рубель	82,36
1 украінская грыўня	425,28

ЦЕНТРАБАНК РФ	
USD	26.0204
10 UAH	511.4136
1000 BYR	12.1194
EUR	34.6644

АГЕНТВА УЛАДЫМІРА ГРАУЦОВА	
Агенства Уладзімера Граўцова	

Палітычнае на кіраўніцтва «Гэмінгвей» у 2007 годзе ў Беларусі і ў краінах Еўрапейскага Саюза. Тэлефон: 8017-224-61-34.

РОЗГАЛАС

ЭКСТРАННЫЯ СЛУЖБЫ — ПА НОВЫХ ТЭЛЕФОННЫХ НУМАРАХ: «101», «102» І «103»

Як паведамілі журналісты «Звязды» ў РУП «Белтэлекам», у ноч з 30 на 31 сакавіка звыкліся для ўсіх беларускіх тэлефонных нумары экстранных службаў «01», «02», «03» і «04» змяняцца на «101», «102», «103» і «104».

Таксама ў ноч на 31 сакавіка змяняцца ўсе двух- і трохзначныя тэлефонныя нумары, якія пачынаюцца з нуля: замест «0» будзе набірацца «1». Для прыкладу, замест нумара даведачнай службы тэлефонных кодаў гарадоў «053» трэба будзе набіраць «153», службу дакладнага часу выклікаць па нумару «188», заказ міжгародніх і міжнародных тэлефонных размоў рабіць па нумару «171», тэлеграмы заказваць па нумару «166» і г.д. Платная даведачная служба аб нумарах тэлефонаў кватэрных абанентаў і арганізацый «009» будзе працаваць па нумару «109».

У выпадку няправільнага набору экстранных службаў спрадце аўтадазвачы, які паведаміць абанентам правільныя нумары. Пра новыя нумары ўсіх астаціх даведачных службаў і службаў заказу можна будзе даведацца па тэлефоне бясплатна даведачнай службы «199». Даведа будзе дзейнічаць на працягу трох месяцаў — да 30 чэрвеня. Пераход на новыя нумары, папярэджваюць у «Белтэлекам», адбудзецца адразу, і паралельны набор старых і новых тэлефонных нумароў дзейнічаць не будзе. У сувязі з гэтым трэба ўнесці новыя нумары экстранных службаў у мабільныя тэлефоны, у асабцы і хатнія запісныя кніжкі, і абавязкова растлумачыць дзеянні, якія нумары трэба набіраць у экстраннай сітуацыі. Дарэчы, перавагай новага стандарту з'яўляецца тая акалічнасць, што абаненты мабільных аператараў змогуць цяпер набіраць ва ўсе экстранныя службы без набору дадатковых лічбаў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ДЗЯЎЧЫНКА СКИНУЛАСЯ З 6-ГА ПАВЕРХА

І, уявіце сабе, нават нічога не зламала. «Дзеям Бог сцеліць», — тлумачаць гэты чужа ўрачы Магілёўскай абласной дзіцячай бальніцы, якія лечаць дзівічынку.

Здарэнне адбылося раніцай у аўторак: 5-гадовая Аніта выпала з раскрытага вакна на 6-м паверсе інтэрната на вуліцы Грышына ў абласным цэнтры. Дзівічынка ў той дзень не пайшла ў дзіцячы садок з прычыны бранхіту і, відаць, засталася без нагляду маці на нейкі час. Хоць і выпала Аніта, так бы мовіць, удала, але яна моцна ударыла ўнутраныя органы і разарвала адно лёгкае. Цяпер медыкі робяць усё магчымае, каб вярнуць дзівічынку здароўе. Аніта знаходзіцца ў аддзяленні рэанімацыі, у палате інтэнсіўнай тэрапіі. Яна ў прытомнасці, і ўрачы ацэньваюць яе перспектывы на выздаравленне як цалкам нармальныя.

Ілона ІВАНОВА.

БАЛГАРЫ ЗГУЛЯЛІ ўНІЧЫЮ З АЛБАНЦАМІ

Сапернікі нацыянальнай зборнай Беларусі па адборачным турніру чэмпіяната Еўропы—2008 у Аўстрыі і Швейцарыі правялі чарговыя матчы, вынікі якіх не паўплывалі на становішча нашай каманды, якая займае ўсё тое ж чацвёртае месца з 7 ачкамі.

Лідар групы «G», галандцы, перамаглі ў гасцяў славенцаў з мінімальным лікам 1:0 і набралі 14 ачкоў. На другім радку размяшчаюцца румыны з 11 ачкамі, якія разграмілі дома люксембуржцаў — 3:0. На два ачы менш маюць балгары: яны не змоглі справіцца з албанцамі на сваім полі — 0:0. Менавіта з балгарамі зборная Беларусі прывязе свае чарговыя матчы — 2 чэрвеня ў Мінску і 6-га ў гасцяў.

У Славеніі 4 ачы, у Албаніі — 3, у Люксембурга — 0.

Ірына ПРЫМАК.

ВЕРБНЫ КІРМАШ ПРАЦЯГВАЕЦЦА



У Мінскім Палацы мастацтваў да 31 сакавіка працягвае сваю работу традыцыйны вербны кірмаш.

РАПОЎНАЕ З'ЯЎЛЕННЕ ЛАСЯ НА ДАРОЗЕ

СТАЛА ПРЫЧЫНАЙ ДТЗ У ДОБРУШСКИМ РАЁНЕ

Прычынай дарожна-транспартнага здарэння на тэрыторыі Добрушскага раёна, у якім загінуў грамадзянін Расіі, стала рапоўнае з'яўленне лася на дарозе, што і справакавала лававое сутыкненне аўтамабіляў.

Як паведамілі ў прэс-службе ўпраўлення Дзяржаўтаспекцыі УУС Гомельскага аблвыканкома, раніцай на трэцім кіламетры аўтадарогі «Гомель—Кобрын» сутыкнуліся аўтамабіль «Жыгулі», якім кіраваў расійскі Сяўрапольскага краі, і мікрааўтобус «Фіат-Дуката», за рулём якога знаходзіўся жыхар Петрыкаўскага раёна Гомельскай вобласці. Як высветлілася, 45-гадовае вадзіцель «Жыгулі» не справіўся з кіраваннем пасля таго, як на дарогу выбег лось, і выехаў на паласу сустрэчнага руху. Расійскі загінуў на месцы. Вадзіцель «Фіята» з пераламам галёначнай косяі і страценнем мазгоў дастаўлены ў Добрушскую раённую бальніцу. У прэс-службе дадалі, што на ўчастку, дзе адбылася аварыя, устаноўлены знак «Асцярожна, дзікія жывёлы».

Алена САФРОНАВА, БЕЛТА.

ГЛУХА ГУБЛЯЕМ ЧАС

Прапанова кіраўніцтва беларускай мытнай калегам з краін Еўрасаюза папярэдняе мяняцца інфар

Няўлічаную зброю можна беспакарана зарэгістраваць да 1 ліпеня

Грамадзяне Беларусі маюць права да 1 ліпеня 2007 года добраахвотна прад'явіць і зарэгістраваць у органах унутраных спраў існуючую ў іх няўлічаную грамадзянскую зброю. Пры гэтым яны будуць вызвалены ад устаноўленай заканадаўства адміністрацыйнай адказнасці. Тае рашэнне змешчана ва ўказе Прэзідэнта № 148 ад 27 сакавіка.

Выключэнне складае паліўная агнястрэльная зброя з наразным стволам і паліўнічна агнястрэльная камбінаваная зброя. Рэгістрацыю ў тым ліку і такой зброі могуць ажыццявіць грамадзяне, якія раней (на працягу года да ўступлення ў сілу гэтага ўказа) добраахвотна здадзі ў органы ўнутраных спраў няўлічаную грамадзянскую зброю. Працэдура рэгістрацыі падрабозна рэгламентавана ў Палажэнні, зацверджаным указам.

Як адзначылі ў прэс-службе, да ўвядзення ў органы ўнутраных спраў сістэмы рэгістрацыі зброі грамадзяне мелі права набываць грамадзянскую зброю без адпаведнага дазволу. Напрыклад, паводле даных МУС, паліўнічную агнястрэльную гладкаствольную зброю можна было набываць без дазволу органаў унутраных спраў аж да 1976 года.

У выніку ў насельніцтва ёсць значная колькасць няўлічанай ва ўстаноўленым парадку грамадзянскай зброі. Яна, як правіла, захоўваецца без выканання патрабаванняў, якія забяспечваюць яе захаванасць, беспаспеху захоўвання і выключэння доступу да яе іншым асобам.

Прыняты ўказ накіраваны на забяспечэнне вывучэння і рэгістрацыі такой зброі. Яго практычная рэалізацыя будзе садзейнічаць умацаванню грамадскай беспяспекі, папярэджанню правапарушэнняў, што ўчыняюцца з выкарыстаннем грамадзянскай зброі, расстлумачылі ў прэс-службе. Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Дзяржкамітэту па маёмасці перададзены функцыі Мінэканомікі ў галіне прыватызацыі

Функцыі Міністэрства эканомікі ў галіне прыватызацыі перададзены Дзяржаўнаму камітэту па маёмасці. Як паведамілі ў прэс-службе Прэзідэнта Беларусі, адпаведны Дэкрэт № 1, якім унесены змяненні ў дэкрэты ад 20 сакавіка 1998 г. № 3 «Аб раздзяржаўленні і прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь» і ад 5 сакавіка 2002 г. № 7 «Аб удасканаленні дзяржаўнага кіравання ў сферы навуцы», кіруючы дзяржавы выдаў 28 сакавіка.

Такое рашэнне прынята ў сувязі з надзяленнем камітэта п'янамоцтвам па правядзенню адзінай дзяржаўнай палітыкі па пытаннях маёмасці адноснаў (уключаючы кіраванне, распараджэнне, прыватызацыю маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь).

Дэкрэт таксама прадугледжвае перайменаванне асобных канцэрнаў у сувязі з пераўтварэннем іх у вытворчыя аб'яднанні.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Каб рос давер

«У Беларусі высокая цэнаць узровень адноснаў, якія склаліся з зямлёй Брандэнбург», — заявіў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Генадзь Навіцкі падчас сустрэчы з кіраўніком дэлегацыі ландтага федэральнай зямлі Брандэнбург (Германія) Гонтэрам Фрэнкам.

Паводле слоў Генадзя Навіцкага, гісторыя кантактаў паміж нашай краінай і адной з зямляў Германіі налічвае многія дзесяцігоддзі. Аднак новы якасны імпульс быў дадзены ў пачатку 1990-х, пасля таго, як зямля Брандэнбург стала часткай адзінай Германіі, а Беларусь — суверэнай дзяржавай.

Старшыня верхняй палаты беларускага парламента адзначыў таксама, што сёння асабліва паспяхова можа ажыццяўляцца супрацоўніцтва з зямлёй Брандэнбург у аграрнай галіне. «Зямля Брандэнбург у сельскагаспадарчым сектары з'яўляецца адной з наймогучэйшых у Германіі, якая захаваў будынтаварную вытворчасць і ідзе па такому ж шляху, як Беларусь».

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.



Пра тое, як аздабляць інтэр'ер, гаспадар Андрэй можа разважаць гадзінамі

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар.) За мінулы год аграсядзібу ў Зарачаннах наведвалі паўтары сотні турыстаў, у тым ліку і замежных. Да Ніжнікуа прыязджаў нават прэзідэнт Яўсвага турэмаў Японіі, яго вельмі зацікавілі беларускія хаты — менавіта драўляныя. Японца парадвала і... вада з калодзежа, на радзіме, казаву, праблемы з вадоў, яе трэба некалькі разоў фільтраваць, таму, разумееце, што смаку ніякага. Турыстаў з Ізраіля здзівілі «калючыя» агуркі — упершыню такія ўбачылі, ды яшчэ на градцы, а не ў супермаркце. В'етнамцам спадабалася пасля лазні на снег выскачыць, нават фатаграфаваліся, для іх усё гэта — сапраўдная экзотыка.

Карацей кажучы, кожны з гасцей знайшоў для сябе нешта адметнае, прывабнае адпачынак у вёсцы казавыя не толькі для за-

Міншчына выходзіць на суботнік!

31 сакавіка ў Мінскай вобласці стартуе абласны суботнік па добраўпарадкаванні населеных пунктаў, дарог і прыдарожных тэрыторый, прывядзенню ў належны выгляд сельскагаспадарчых угоддзяў, лясных палос, вайсковых пахаванняў, мемарыялаў і помнікаў, а таксама тэрыторый фермаў, мехдароў сельскагаспадарчых арганізацый. Завершыцца суботнік 15 красавіка. Такое рашэнне прынялі ўлады сталічнай вобласці.

«Набліжаюцца знамянальныя даты: 2 красавіка — Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі, 9 мая — Дзень Перамогі. Святочны настрой і душы кожнага з нас, арганізацыя і правядзенне ўрачыстых мерапрыемстваў у многім будучы залежаць ад парадку на замцаваных тэрыторыях і аб'ектах, нашых працоўных месцах, мес-


цах адпачынку і пражывання, у турыстычных зонах», — патлумачылі ў Галоўным упраўленні ідэалагічнай работы Мінابلвыканкама. Абявыканкам і Мінска абласны Савет дэпутатаў завярнуліся да кіраўнікоў выканаўчых камітэтаў, мясцовых Саветаў дэпутатаў, да падпрпрыемстваў, арганізацый і устаноў з заклікам вызначыць аб'ёмы работ падчас суботніка, забяспечыць беспаспехую дастаўку людзей на аб'екты і бяспечныя ўмовы працы.

У зароче Мінابلвыканкама і абласнога Савета дэпутатаў да жыхароў вобласці ўтрымліваецца заклік «не заставацца абыякавымі да стану парадку на вуліцах, у дварах, на сваіх працоўных месцах на прадпрыемствах, у арганізацыі» і прыняць актыўны ўдзел у суботніку.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.



1-е месца. «V Нацыянальная філатэльская выстаўка «БелФІЛА-2006», мастак Іван Лукін.



2-е месца. «Лячучыя мышы Беларусі», мастак Аляксандр Міцянін.

Няўдалыя сем'і: Калі не перавышаваць, то паставіць заслону

Каля чатырох месяцаў дзейнічае прэзідэнцкі Дэкрэт «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у няўдалых сем'ях». На практыцы пры яго рэалізацыі часам даводзіцца сутыкацца з праблемамі. Для таго, каб вывіць «балавях кропкі», знайсці шляхі іх вырашэння на заканадаўчым узроўні, Камісія па правах чалавека, нацыянальных адносін і сродах масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі правяла выязное пасяджэнне ў Віцебскай вобласці.

Стварыць атмасферу нецяпрымасці Сёння на Віцебшчыне 4936 дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без догляду бацькоў. Прычым толькі 17 працэнтаў з іх — круглыя сіроты, астатнія маюць жывых бацькоў. Як адзначыў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Пётр Южык, прафілактычны меры, якія праводзіліся на працягу некалькіх гадоў, дазволілі зменшыць статыстычныя паказчыкі па колькасці вывучэнных дзяцей, што засталіся без догляду бацькоў. Калі ў 2001 годзе іх было 967, то ў мінулым — 751. Тым не менш, такія лічбы — зусім не падстава для спакояння. У працэнтных адносінах колькасць дзяцей, што засталіся без догляду бацькоў, да агульнай колькасці дзяцей узраслае. У 2001 годзе гэты паказчык склаў 1,6 працэнта, у 2006-м — 2 працэнта. Асноўнымі прычынамі вялікай колькасці дзяцей, што засталіся без догляду бацькоў, сталі алкагалізм бацькоў (70 працэнтаў), невыкананне імі бацькоўскіх абавязкаў (58 працэнтаў), матэрыяльны складанасці (68 працэнтаў), адсутнасці працы (28 працэнтаў).

У Віцебскай вобласці дзіцячыя прытулкі дзейнічаюць ва ўсіх раёнах. За сем гадоў яны прынялі 7819 дзяцей. Кожнага другога ўдалося вярнуць у родную сям'ю. 597 дзяцей знайшлі новыя сем'і. Праблема, як бачна, працягвае заставацца вострай. Многія бацькі самаўпэўняюцца ад выхавання дзяцей. А таму падобныя вынікі, лічыць П. Южык, павінны разглядацца да лагічнага завяршэння, ствараючы вакол бацькоў атмасферу нецяпрымасці да падобных выпадкаў. Паводле яго ж слоў, Дэкрэт адгледваў станаўчую ролю, аднак яго рэалізацыя «выклікае істотныя складанасці».

Бацькоў праінфармавалі пад роспіс За час, які праішоў з моманту прыняцця Дэкрэта, адначаснаў абласным упраўленнем адукацыі аблвыканкама Іван Шчурак, на месцах

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Як прымуціць пакрыць расходу? Адна з самых складаных праблем — ужо ўзнікаюць пры рэалізацыі прэзідэнцкага Дэкрэта, а не дзяліць расходу, што не дазваляе бацькоў, сталі алкагалізм бацькоў (70 працэнтаў), невыкананне імі бацькоўскіх абавязкаў (58 працэнтаў), матэрыяльны складанасці (68 працэнтаў), адсутнасці працы (28 працэнтаў).

У Віцебскай вобласці дзіцячыя прытулкі дзейнічаюць ва ўсіх раёнах. За сем гадоў яны прынялі 7819 дзяцей. Кожнага другога ўдалося вярнуць у родную сям'ю. 597 дзяцей знайшлі новыя сем'і. Праблема, як бачна, працягвае заставацца вострай. Многія бацькі самаўпэўняюцца ад выхавання дзяцей. А таму падобныя вынікі, лічыць П. Южык, павінны разглядацца да лагічнага завяршэння, ствараючы вакол бацькоў атмасферу нецяпрымасці да падобных выпадкаў. Паводле яго ж слоў, Дэкрэт адгледваў станаўчую ролю, аднак яго рэалізацыя «выклікае істотныя складанасці».

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'екты наогул работнікі сацыяльнай сферы не ведалі.

Ужэ ўдалося правесці шраг мерапрыемстваў. І хоць перавышаваць бацькоў малазарэчна, паставіць заслону перад тымі, хто толькі стаў на шлях дроннага выхавання бацькоўскіх правоў, неабходна. Таму першая задача — інфармацыя. Так, у Шумлінскім і некалькіх іншых раёнах усё бацькі, што ўзяты на ўлік, былі пад подліс азнамлены з тэкстам Дэкрэта. Ужэ ў выніку гэтага павялічылася колькасць «закадзіраваных» і працаўладкаваных. Па-другое, быў праведзены паіменны ўлік дзяцей, якія жывуць у тым ліку на аддаленых хуторах. Гэта дазволіла выявіць дзяцей, якія не наведваюцца школы і аб'ек



МЕДЫКІ — ЗА «КЛАСНАЕ АДЗЕННЕ»!

У пачатку гэтага навучальна-га года Міністэрства адукацыі правяло спецыяльнае анкетаванне, яким ахоплены больш за 32 тысячы вучняў 5—11-х класаў школ і каля 20 тысяч бацькоў школьнікаў.

Галоўнай мэтай было высветліць, як беларускія школьнікі і іх бацькі ставяцца да ўвядзення ў школе дзелавога стылю адзення. Высветлілася, што сярод бацькоў вучняў 5—11-х класаў станоўча або нейтральна ставяцца да гэтай ініцыятывы 89 працэнтаў удзельнікаў апытання. А вось школьнікі, у адказе ад сваіх бацькоў, успрымаюць неабходнасць прытрымлівацца дзелавога стылю адзення з меншым энтузіязмам — сярэдні паказчык падтрымкі школьнага адзення склаў па краіне толькі 65 працэнтаў. Сярод тых, хто адмовіўся ўспрымаць школьнае адзенне, — пераважна вучні 8—11-х класаў. Гэта менавіта той узрост, калі падлеткі імкнучыся да індывідуальнасці і прад'яўляючы асабліва высокую патрабаванні да свайго знешняга выгляду. У старэйшай узроставай групе школьнае адзенне дзелавога стылю падтрымалі толькі прыкладна палова навучэнцаў. За тое сярод вучняў 5—7-х класаў паказчык падтрымкі дасягаў у асобных рэгіёнах 72 працэнтаў.

З гэтага навучальнага года Міністэрства адукацыі распачало пэдагагічнае ўвядзенне ў школе адзення дзелавога стылю. Усе пытанні па яго вытворчасці і рэалізацыі былі ўскладзены на Каардынацыйны савет, у які ўвайшлі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі, гандлю, аховы здароўя, канцэрна «Беллепрам», Белкаапсаюза, Мінгарвыканкама і Мінаблвыканкама. З 2006/2007 навучальнага года дзелавы стыль адзення стаў абавязковым для вучняў пачатковай школы. А з наступнага навучальнага года ён стане абавязковым таксама і для вучняў 5—9-х класаў беларускіх школ. І хоць да восені застаецца яшчэ дастаткова часу, тым не менш вытворцы ўжо даўно «шчыруюць» над новай калекцыяй школьнага адзення. Днямі вынікі іх работы ацэньвалі члены Каардынацыйнага савета па пытаннях увядзення адзення дзелавога стылю. Усяго на суа строгіх крытыкаў, місію якіх усклалі на себе **Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Рэспублікі Беларусь Міхаіл Рымжа** і **намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно**, было вынесена 145 мадэляў 14 прадпрыемстваў канцэрна «Беллепрам».



Фота Марыя ЖЫЛІНСКАЯ

— Адрознівацца, што ўзросці, якія не адпавядаюць новым патрабаванням да штодзённага школьнага адзення, мы нават не будзем разглядаць, — звярнуўся да вытворцаў Міхаіл Рымжа. — Таму што галоўнае для нас — гэта здароўе дзяцей, і ў першую чаргу мы будзем глядзець на склад тканін. Часы нейлоновых кашул, на ішчасце, прайшлі. Максімум нату-ральных валокнаў у адзенні. Толькі такое адзенне мы будзем падтрымліваць і дапамагаць прасоўваць яго на рынку.

Згодна з санітарна-гігіенічнымі патрабаваннямі, дапушчальныя ўкладанні сінтэтычных валокнаў і нітак у тэкстыльных матэрыялах школьнага адзення для ўсіх узроставых груп не павінны перавышаць 30—35 працэнтаў у вырабах блузкавага і кашулянага асартымэнту і 55 працэнтаў — у вырабах касцюмага і сукенкавага асартымэнту. Падладка павінна быць пацятая з натуральных ці штучных валокнаў. Сто працэнтаў укладання сінтэтычных валокнаў дапускаецца толькі ў мадэлях, якія трапляюць у катэгорыю «святочнае адзенне».

Летас бацькі літаральна «завалілі» медыцыў скаргамі на адсутнасць у продажы дастатковага асартымэнту школьнага адзення, акрамя б паказчыкам гігіенічнасці і паветрапраніальнасці адпавядала дэзінформаванне. Спецыяльны тэрытарыяльны орган дзяржаўнага санітарнага нагляду таксама наведвалі секцыі «Адзенне для школы» і школьнія

кірмашы, і на свае вочы пераканаліся ў справядлівасці бацькоўскіх папярэжжяў. Так, у правераных сталічных магазінах 78 працэнтаў адзення 40—46-га памераў рэалізаваліся з саставам хімічных злучэнняў у матэрыяле ад 70 да 100 працэнтаў.

Міхаіл Рымжа і Казімір Фарыно стрымалі сваё абяцанне і першым ацанілі тую ці іншую мадэль з цікавацю вывучалі этыкеткі. Не ўсім з убачанага яны засталіся задаволеныя, тым не менш практычна ва ўсіх вытворцаў знайшліся ўзросці, якія, з аднаго боку, адпавядалі новым СанПінам, а з іншага — мелі ўсе шанцы здабыцца будучымі пакупнікамі. Прадукцыя школьнага адзення для ўсіх узроставых груп не павінны перавышаць 30—35 працэнтаў у вырабах блузкавага і кашулянага асартымэнту і 55 працэнтаў — у вырабах касцюмага і сукенкавага асартымэнту.

Між тым, у вытворцаў пачаўся выбар, і на свае вочы пераканаліся ў справядлівасці бацькоўскіх папярэжжяў. Так, у правераных сталічных магазінах 78 працэнтаў адзення 40—46-га памераў рэалізаваліся з саставам хімічных злучэнняў у матэрыяле ад 70 да 100 працэнтаў.

Міхаіл Рымжа і Казімір Фарыно стрымалі сваё абяцанне і першым ацанілі тую ці іншую мадэль з цікавацю вывучалі этыкеткі. Не ўсім з убачанага яны засталіся задаволеныя, тым не менш практычна ва ўсіх вытворцаў знайшліся ўзросці, якія, з аднаго боку, адпавядалі новым СанПінам, а з іншага — мелі ўсе шанцы здабыцца будучымі пакупнікамі. Прадукцыя школьнага адзення для ўсіх узроставых груп не павінны перавышаць 30—35 працэнтаў у вырабах блузкавага і кашулянага асартымэнту і 55 працэнтаў — у вырабах касцюмага і сукенкавага асартымэнту.

старшын канцэрна «Беллепрам» **Уладзімір АСТРОЎСКІ** паведаміў, што ўжо вядзецца работа над спецыяльнай маркіроўкай: мадэлі, рэкамендаваныя Каардынацыйным саветам, будуць камплектавацца ярлычкамі з брандам «Класнае адзенне». Для бацькоў гэта будзе добры арыенцір, а для вытворцаў — цудоўная рэклама. Прычым бранд будзе зарэгістраваны, каб ім не змоглі скарыстацца несумленныя вытворцы.

Падводзячы вынікі пасяджэння савета, Казімір Фарыно звярнуў увагу вытворцаў на перагружанасць калекцыі адзення для хлопчыкаў палоскай, а дзявочых калекцыяў — рознымі аэраурамі. Не знайшоў на месніку міністра ў школьнай калекцыі таксама ніякіх намякнаў на нацыянальны матывы. Трэба прызначыць, што выкажана Казімірам Фарыно меркаванне аб тым, што ў дзятчым адзенні трэба аддаваць перавагу спакійным адценням, і клетка ў школе, магчыма, будзе не зусім да месца, сур'ёзна аздачыла прадстаўнікоў прадпрыемстваў. Мадэлі, пашытыя з тканін-кампаўнентаў, карыстаюцца ў маленых модніц стабільным попытам. Яны выглядаюць адначасова і элегантна, і індывідуальна, і ярка. Клетка таксама добра ўпісалася ў дзелавы стыль — гэта адны з найбольш эфектыўных мадэляў.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

— Як будуць апраўтаны нашы дзеці ў наступным навучальным годзе, аднак у жыцці знаёда ішмаці гандлю, у многім будзе залежаць ад гэтага ж яшчэ і колюцца. А сінтэтычныя адзенніцы таксама ніякіх намякнаў на нацыянальны матывы. Трэба прызначыць, што выкажана Казімірам Фарыно меркаванне аб тым, што ў дзятчым адзенні трэба аддаваць перавагу спакійным адценням, і клетка ў школе, магчыма, будзе не зусім да месца, сур'ёзна аздачыла прадстаўнікоў прадпрыемстваў. Мадэлі, пашытыя з тканін-кампаўнентаў, карыстаюцца ў маленых модніц стабільным попытам. Яны выглядаюць адначасова і элегантна, і індывідуальна, і ярка. Клетка таксама добра ўпісалася ў дзелавы стыль — гэта адны з найбольш эфектыўных мадэляў.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

— Як будуць апраўтаны нашы дзеці ў наступным навучальным годзе, аднак у жыцці знаёда ішмаці гандлю, у многім будзе залежаць ад гэтага ж яшчэ і колюцца. А сінтэтычныя адзенніцы таксама ніякіх намякнаў на нацыянальны матывы. Трэба прызначыць, што выкажана Казімірам Фарыно меркаванне аб тым, што ў дзятчым адзенні трэба аддаваць перавагу спакійным адценням, і клетка ў школе, магчыма, будзе не зусім да месца, сур'ёзна аздачыла прадстаўнікоў прадпрыемстваў. Мадэлі, пашытыя з тканін-кампаўнентаў, карыстаюцца ў маленых модніц стабільным попытам. Яны выглядаюць адначасова і элегантна, і індывідуальна, і ярка. Клетка таксама добра ўпісалася ў дзелавы стыль — гэта адны з найбольш эфектыўных мадэляў.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

ТРЫСТА маскоўскіх школьнікаў — удзельнікаў акцыі «Поезд Памяці», прысвечанай падзвігу саветскіх салдат у гады Вялікай Айчыннай вайны, — прыбылі ў Брэст. Сярод удзельнікаў дэлегацыі пераможцы конкурсу патрыятычнай тэматыкі, 80 кадэтаў сталічнай навігацыйнай школы. Падарожжа ў легендарную Брэсцкую крэпасць — гэта чарговая частка вялікай маладзёжна-патрыятычнай праграмы, якая ўжо некалькі гадоў рэалізоўваецца пры падтрымцы ўрада Масквы і Камітэта грамадскіх сувязяў.

У першы дзень школьнікі наведалі Брэсцкі музей паравозаў, удзельнікі акцыі ўсклалі таксама кветкі да Вечнага агню Брэсцкай крэпасці.

«ПОЕЗД ПАМЯЦІ» З МАСКВЫ



Фота БЕЛТА

Сітуацыя

Работа ёсць. Жаданне... не заўсёды?

З 407 выпускнікоў дзіцячых дамоў-інтэрнатаў, якія знаходзіліся на ўліку ў службах занятасці, на працягу мінулага года ўдалося працаўладкаваць 264 чалавекі. Плюс да таго, 87 выпускнікоў былі накіраваны на прафесійнае навучанне, а 50 — на грамадскія работы.

Разам з тым, як адзначыла падчас канферэнцыі «Актуальныя праблемы паспяхова адаптацыі выпускнікоў інтэрнатных устаноў» намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяна Шаметава, з працаўладкаваннем гэтай катэгорыі ўзнікла нямыла цяжкасці. З улікам недастатковай прафесійнай падрыхтоўкі выпускнікі дамоў-інтэрнатаў, як правіла, трапляюць на малакваліфікаваныя і нізкааплачаныя месцы. Апроч таго, не скарэ: многія з іх проста не хочут працаваць самі. Як вынік, некаторых былых выхаванцаў інтэрнатных устаноў даводзіцца працаўладкоўваць па два-тры разы на працягу года.

Не менш складанай застаецца сітуацыя з жылём. Больш чым 30 працэнтам выпускнікоў па

сутнасці няма куды вяртацца, таму яны вымушаны пражываць у інтэрнатах па месцы работы ці навучання, у сваякоў або здымаць кватэры. Пры гэтым астатнія, нават нягледзячы на фармальную наяўнасць «замцаваных» памешканняў, часцяком не могуць імі карыстацца з-за неабходнасці рамонтаў, вялікай запыханасці па камунальных паслугах ці асацыяльнага ладу жыцця бацькоў.

Між тым, заўважыла Таццяна Шаметава, за апошнія гады работа з выпускнікамі інтэрнатных устаноў наладжана праз тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Усяго на ўліку ў цэнтрах знаходзіцца звыш 8 тысяч былых выхаванцаў інтэрнатаў, і па сутнасці кожнаму з іх аказваецца тая ці іншая падтрымка. І ў тым ліку ў рамках рэгіянальных праграм. У прыватнасці, у сталіцы прынята рашэнне — аказваць кожнаму выпускніку матэрыяльную дапамогу да дасягнення ім 23-гадовага ўзросту ў памеры бюджэту працяжкавага мінімуму.

Сяргей ГРЫБ.

НАВУЧЫЦЦА ЁСЯМУ ДАПАМОГУЦЬ У ГУРТКУ!

САКРЭТ ПРОСТЫ — ГУРТКУ!

Людзям, якія прагнуць ведаў, у наша шпаркае стагоддзе недастаткова адной толькі вышэйшай адукацыі — сёння ледзь не кожны другі малады чалавек імкнецца атрымаць дадатковую адукацыю. Выдатна, аднак у жыцці знаёда ішмаці гандлю, у многім будзе залежаць ад гэтага ж яшчэ і колюцца. А сінтэтычныя адзенніцы таксама ніякіх намякнаў на нацыянальны матывы. Трэба прызначыць, што выкажана Казімірам Фарыно меркаванне аб тым, што ў дзятчым адзенні трэба аддаваць перавагу спакійным адценням, і клетка ў школе, магчыма, будзе не зусім да месца, сур'ёзна аздачыла прадстаўнікоў прадпрыемстваў. Мадэлі, пашытыя з тканін-кампаўнентаў, карыстаюцца ў маленых модніц стабільным попытам. Яны выглядаюць адначасова і элегантна, і індывідуальна, і ярка. Клетка таксама добра ўпісалася ў дзелавы стыль — гэта адны з найбольш эфектыўных мадэляў.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

Напрыканцы Казімір Фарыно выказаў пажаданне, каб у гандлёвых секцыях, дзе будзе прадстаўлена школьнае адзенне, працавалі толькі тры праддзяткі, якія ўмеюць прыпадзецці пакупніку тавар, даць параду і дапамагчы вызначыцца з выбарам.

Незвычайнасць другая

— неформальная, сяброўская атмосфера, гутарка абдываецца за чаем/кавай і... круглым сталом.

Незвычайнасць трэцяя — вучэбныя матэрыялы, план заняткаў ствараюцца самімі удзельнікамі гуртка: на першым занятку адбываецца знаёмства, вызначэнне з тым, пра што хачелася б даведацца.

Незвычайнасць чацвёртая — лічбавая: 8—10 рэгулярных сустрач (па адзін-два разы на тыдзень), 8—15 удзельнікаў. З меншай колькасцю удзельнікаў дыскусія можа не атрымацца, а калі іх будзе звыш 15, не кожны зможа выказацца ды і памешканне такое адшукаць нялёгка.

Незвычайнасць пятая — удзельнікі гурткаў — не пасіўныя слухачы, а самапраўдныя ўдзельнікі, таму гэта адукацыя выключна для дарослых.

ШВЕДСКАЯ ІДЭЯ НА БЕЛАРУСКОЙ ГЛЕБЕ

Ідэю мы пазычылі ў скандынаўскіх краінах, у прыватнасці, ў Швецыі, дзе першыя гурткі з'явіліся больш за паўтара стагоддзя там перад выхаванцамі інтэрнатных устаноў, якія сумішчана ў гэты перыяд патрабаванні? Не школы, не ВНУ... гурткі (не былі гэта саветскія гурткі таму кроўкі і шытае!) Толькі гурткі не звычайныя, а адсутнасць настайніка. Не хвалюцца, у гуртка ёсць лідар, аднак гэта не азначае, што працэс атрымання інфармацыі будзе аднакіраваны і дагматычны. Лідар гуртка не выконвае ролю традыцыйнага педагога-кіраўніка: ён кіруе працай групы і прыслухоўваецца да ўсіх. Кожны удзельнік даведваецца пра нешта новае і дзеліцца сваім вопытам з астатнімі — гэта ж група аднадушна, якія паважаюць адзін аднаго і цікавяцца адным і тым жа...

Гадоў пяць таму ў рамках сумеснага праекта «Школа трэнеру» прадстаўнікі шведскай арганізацыі правялі для беларускіх майстар-клас па навучальных гуртках. Іншы тавар падпаілі сацыяльна-педагагічнае грамадскае аб'яднанне «Назенья» (Заспява), «Сацыяльныя практы» (З Гомеля), Гродзенскае абласное грамадскае аб'яднанне маладых навукоўцаў «ВІТ», адукацыйны цэнтр «ПОСТ» і ішчыя. Пакрысе 16 аўтаномных грамадскіх аб'яднанняў утварылі неформальную сетку арганізацый грамадзянскай адукацыі (АГА). Дзейнасць іх візуалізавана на сайце www.адукатар.net і ў спецыялізаваным часопісе «Адукаатар». Большасць арганізацый — удзельнікі АГА праводзіць аб'яднанні ў планах правядзення навучальных гурткоў. Усе арганізацыі рознага профілю, аднаўдана з гэтым вызначыцца і кола тэм, на якіх працуюць гурткі: так, грамадскае аб'яднанне «Экадом» спецыялізуецца на гуртках па экалагічнай тэматыцы, «Пост» — па адукацыйнай, аб'яднанне «ВІТ» вядомае сваімі брэнд-вышымі школамі.

За пяць гадоў у Беларусі было праведзена прыблізна 350 гурткоў па самых розных тэматыках, падрыхтавана каля 250 новых лідараў. Першы фестываль неформальнай адукацыі прайшоў у верасні мінулага года — з'ехалася каля 150 удзельнікаў з усёй краіны. Запрацілі і карыфэяў — прадстаўнікоў шведскай арганізацыі. Сустрачы кіраўнікоў беларускіх гурткоў ладзіцца рэгулярна, падчас іх лідары абменьваюцца адзін з адным сваім вопытам.

(Заканчэнне на 2-й стар. «43».)

Маладыя таленты ідуць «Дарогай Жыцця»

Вось ужо два дзесяцігоддзі па раёнах Беларусі, Расіі і Украіны, што пацярпелі ад чарнобыльскай катастрофы, праходзіць сацыяльна-творчая праграма «Чарнобыльскі шлях — дарога жыцця». Тэле-навіты дзеці і падлеткі, што пражываюць на забруджанай тэрыторыі, дзякуючы гэтай праграме, атрымалі істотную падтрымку і дапамогу. Больш за тое, арганізатары «Шляху» стварылі цэльную сістэму культурнага абслугоўвання насельніцтва гэтых рэгіёнаў.

Пастаянным арганізатарам творчай праграмы — грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». Дзяржаўнае аб'яднанне на ліквідацыю наступстваў катастрофы на ЧАЭС пры МНС Беларусі, Міністэрства культуры і адукацыі, Беларускі дзіцячы фонд, паводле інфармацыі аддзела ідэалагічнай і аналітычнай работы ЦК ГА «БРСМ», ёсць складовыя — Міжнародная творчая дабрачынная творчая акцыя «Чарнобыльскі шлях — дарога жыцця», Рэспубліканская тэлевізійная акцыя «У будучае — з надзеяй», Рэспубліканская дабрачынная праграма «Маладыя Беларусі», Рэспубліканскае свята мастацтваў «Дзеці думваюць аб дзіцячым», Рэспубліканская дабрачынная акцыя «Календар вясны». Так, Міжнародная дабрачынная акцыя «Чарнобыльскі шлях — дарога жыцця» штогод праводзіцца ў сакавіку-красавіку ў шэрагу раёнаў Гомельскай, Магілёўскай, Брэсцкай, Мінскай абласцей, Расіі і Украіны. На яе маце — псікалагічнае рэабілітацыя сродкамі культуры і мастацтва жыхароў пацярпелых рэгіёнаў. Акрамя таго, гэта і рашэнне праблем, што звязаны з духоўнай рэабілітацыяй дзяцей і моладзі. У межах акцыі ствараюцца ўмовы для развіцця творчага патэнцыялу юных жыхароў шляхам арганізацыі мастацкіх выставак, майстар-класаў з удзелам майстроў мастацтва, праслухоўвання юных талентаў дзетамі мастацтва і прафесійнымі артыстамі. Да таго ж акцыя ўключае ў сябе кансультацыі ўрачоў і майстроў-педагагаў на месцах, творчыя справяздчы, канцэрты, фестывалі, вернісажы, агляды творчасці юных талентаў.

Рэспубліканская тэлевізійная акцыя «У будучае — з надзеяй» вось ужо 13 гадоў штогод праходзіць 25—28 красавіка і завяршае акцыю «Чарнобыльскі шлях — дарога жыцця».

Ігар ГРЫШЫН.

Чэмпіёны

ШАХМАТНАЯ БЕЛАЯ КАРАЛЕВА

Знешне 21-гадовая брастаўчанка Ганна Шарэвіч нагадвае мадэль. Гледзячы на яе, цяжка сказаць, што перад табой міжнародны громайстар па шахматах, майстар спорту міжнароднага класа, трохразовая чэмпіёнка Беларусі.

— Трэба забыць стэрэатып — калі шахматыстка, дык тоўстая і абавязкова ў акуларах, — тлумачыць Аня. — Мне спраўдзілі не ўсе верасці, калі даведваюцца, што я громайстар. Аднак вельмі прыемна здзіўляць людзей і разбураць іх стэрэатыпы.

— **І ўсё ж, кажуць, мужчыны пазбягаюць разумных жанчын...** — Мне падаецца, што кожны з ведае, якая менавіта жанчына яму патрэбна. Многія мужчыны цягнуць спраўдзіць асобаў, жанчын, якія ўжо нечэпа дасягнулі ў сваім жыцці, а не толькі за іх прыгажосць.

— **З дзюэчай чэмпіёнкі краіны, студэнткай чацвёртага курса факультэта фізіывавання Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, я сустраля на працягу першынства Еўропы ў нямецкім Дрэздэне (стар-тэра 2 красавіка).**

— **Аня была ў белая, як каралева, ды і гуляць ёй падабаецца менавіта белымі фігурамі. Якая самая любімая з іх? Ферзь, бо ён самы моцны.**

— **Упершыню ты стала чэмпіёнкай краіны ў 16 гадоў. У такім узросце, калі не памыляюся, ніхто да цябе сярод нашых шахматыстаў гэтага звання не заваўваў?**

— Кожная перамога не давала лёгка, бо проста так паспех не прыходзіць. Сёлета, напрыклад, было цяжка псіхалагічна, бо ў мяне на турніры быў самы высокі рэйтынг, і я разумела, што трэба яго пацвердзіць. Я старалася паказаць добрую гульню, настрайвалася на максімум. Барацьба была жорсткай. Я прайграла ў восьмым туры адной са сваіх галоўных канкурэнткаў, пасля чаго патрэбна было выйграваць ва ўсіх астатніх партыяў, бо, па маім падліках, пры роўнасці ачкоў, я заняла б толькі трэцяе месца. Вырасла: пастарэае перамагчы, а далей — як складзецца. Атрымалася, што адна мая саперніца згуляла ўнічыю, яшчэ адна — прайграла, а я стала першай.

— **Крыху больш чым праз год ты скончыла ўніверсітэт. Збіраешся працаваць трэнерам?** — Хачелася б пачынаць трэнерскую дзейнасць паспустава — напрыклад, 30 працэнтаў часу трэнеру, а 70 працэнтаў — гуляць самай. У далейшым хутчэй за ўсё я буду спалучаць трэнерскую працу і асабістае выступленне на турнірах.

— **Ведаю, што цябе трэніруе тата...**

— Мяне і абодвух маіх братоў. Тата, кандыдат у майстры спорту, урач, вучыць мяне гуляць у шахматы з дзяцінства. Ён ведае мае моцныя і слабыя бакі, рыхтуе да сустрачы з пэўнымі сапернікамі.

— **Па-твойму, каб перамагчы, патрэбна мець практычны вопыт ці дастаткова вывучыць шэраг камбінацый?**

— Шахматную тэорыю нельга аддзяліць ад практыкі. Усё, што я рыхтую перад турнірамі, павінна прымяняцца на ім. Сухая тэорыя без гульні, накатаў пэўных варыянтаў пазіцыі, не дапаможа, як і практыка без тэарэтычных ведаў.



Фота Марыя ЖЫЛІНСКАЯ

— **Летась Уладзімір Крамнік прайграў камп'ютару. Як ста-**

межаваньня, а камп'ютар дэманструе толькі тое, што ў яго закладзена пры распрацоўцы. Акрамя таго, у нас жа існуюць дзве катэгорыі шахмат — мужчынскі і жаночы, прычым апошняя — невычэрпная скарынка. Не стану ўтойваць, што ў мужчын усё больш вучана, у іх не настолькі бескампрамісна гульня ў час партыі, як у нас. Жанчыны больш настроены на перамогу, працэнт нічых там вельмі малы.

— **Цябе часам параўноўваюць з вядомай расійскай шахматысткай Аляксандрай Касцяноў (абедзвюх гуляць у шахматы навучылі таты — Аўт.), якая, акрамя ўсяго іншага, лазіруе для модных часопісаў. Надаўна віцэ-чэмпіёнка свету і чэмпіёнка Еўропы ўзяла ўдзел у праграме «Розыгрыш» аднаго з расійскіх тэлеканалаў, дзе дапамагла «абстаціць» рэжысёра Станіслава Гаўраўхіна. Як лічыш, па якой прычыне ў цябе з'**

НАВУЧЫЦЦА ЎСЯМУ...

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ») З ПЕРШЫХ ВУСАЎ

Які ён — вопыт беларускіх гуртоў? Паслухаем Алену Вялічка — трэнера адукацыйнага цэнтра «ПОСТ» і каардынатара Рэсурснай праграмы навучальных гурткоў АГА, што аказвае метадычную і арганізацыйную дапамогу ў правядзенні гурткоў.

— У самым пачатку былі досыць разнастайныя гурткі: пачынаючы з фэн-шуй і заканчваючы вязаннем. Паступова мы прыйшлі да выносна, што кола тэм вярта звычайна — гэта зробіць магчымым абмен вопытам ды і метадычнымі матэрыяламі паміж лідарамі. На сёння мы спецыялізуемся на гуртках, звязаных з вывучэннем культуры краіны ў шырокім плане — культуры ўзаемаадносін (паміж мужчынай і жанчынай, паміж бацькамі і дзецьмі), культуры харчавання, культуры горада, — вярта вывучаць яе і прадумваць шляхі паляпшэння. Нашы гурткі скіраваны не столькі на атрыманне фізічных навываў, колькі на развіццё асобы, дыскусію, павышэнне культурнага ўзроўню ўдзельнікаў, тым самым мы імкнемся па-ручыць стэрэатып, паводле якога на гуртках вучаць выключна малаважкіх, вышываць ці плесці з саломкі.

НОВОСТА НАМ ГУРТКІ?

— Чым больш у грамадстве такіх суполак (бо, хто цікавіцца капазірай або гарбатай, — няважна, галоўнае, каб гэтых людзей ядналі агульныя інтарэсы і стасункі на іх аснове), тым яно мацнейшае, — даводзіць Алена Вялічка. — Людзі, якія моцна вопыт навучання ў гуртках, становяцца больш актыўнымі, нераўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх — ва ўласным доме, горадзе. У нас ёсць вельмі цікавыя, аўтарскі гурток «Саквяжэ, альбо Казкі горада»: яго ўдзельнікам трэба сабрацца па аднаму слову ад 7 чалавек, якіх яны напатакуе ў горадзе ў іпадабную. З прапанаваных варыянтаў трэба скласці цікавую казку, каб потым запяць тае ўсе іх у гуртку і вызначыць самую чароўную, адметную і незвычайную. «Аўтары» слоў — таксама запрашаюцца. Гэта спрыяе і камунікацыі, і стварэнню нейкага асабістага гардскага духу. Ёсць задумка яшчэ аднаго «гардскога» гуртка пад рабочай назвай «Мясціны не для турэнтаў». Кожны з нас будзе асабістым цяжкасцю назвае выдатныя мясціны горада, якія традыцыйна наведваюць замежныя

«Дзень добры, кур'ера чакаеце?»

— Ай, ну куды ты так ляціш, не спяшайся! — з усмешкай сказала мне дзяўчына, да якой я напасіўся на паўднёй папрацаваць разам. — Сёння ў нас заданні мала.

— Ну... А як жа... — спрабаваў спарчацца я, — кур'ер жа не павінен расслабляцца!

На гэту маю рэпліку Наталля — так завуч геранію матэрыялу — так усміхнулася і рушыла ў метро. Ну а я, вядома ж, за ёй. І так у сёння буду цэльвы паўднёй катацца па сталіцы, дапамагаючы Наталлі выконваць абавязкі кур'ера, а заадно і распытваць, каб я яно — быць кур'ерам?

Пакуль мы будзем дабрацца да Нямігі, дзе трэба забраць важныя дакументы, я крышчу расказу пра Наталлю. Яна жыве ў Мінску, ужо скончыла білагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта, але на працу па спецыяльнасці не пайшла. Кажы, што настаўніца — гэта не для яе. А кур'ерам працуе, каб дома не сядзець ды грошай зарабіць.

— Слухай, Наталля, а даўно ты працуеш кур'ерам? І як цябе наогул занесла ў гэту прафесію? — спрабую перакрычаць шум цягніка метро. — А вось шукала ў кастрычнік мінулага года працу, залезла ў Інтэрнэт ды выкладвала патрапіла на аб'яву: «Тэрмінова патрэбны кур'ер». Патэлефанавала — і як бачыш, бегаю па сталіцы з дакументамі.

...Тым часам мы выбраліся з падземкі і падышлі да офіснага будынка. Падыяліся на патрэбны паверх і зайшлі ў нейкі кабінет. Наталля павіталася з важнай чэткайца за сталом з факсам ды камп'ютарам і забрала ў апошняй дакумент. Калі мы выйшлі, я здзіўлена спытаў: — А як так табе паперы аддалі і нават не спыталі хто ты, не папрасілі распісацца ў атрыманні?

— Ну... Я таксама спачатку думала, што буду хадзіць, распісваюца, але ўсё значна прасцей. У мяне нават няма такога дакумента, дзе было б напісана пра мяне як пра кур'ера. Хаджу я па адных і тых жа ўстановах і арганізацыях і мяне паўсюль ведаюць. Нават калі даводзіцца перадаваць не паперы, а грошы, то і тады мяне не прасяць пастанавіць свой подпіс. Вось гэта што? — Наталля памахала перад маім носам толькі што атрыманымі паперкамі. — Арыгінал статута арганізацыі. Каштоўнейшая папера. А сам бачыў, як мне яе ўручылі...

«Вось дык справы», — падумаў я і рушыў далей за сваёй гераніей. Мы ішлі па вуліцы па залітай вясёлым сонейкам вуліцы Багдановіча, а Наталля расказвала пра сваё кур'ерства: працуе яна ў прыватнай фірме, якая займаецца аптым продажам, але мае ў штаце тры кур'еры. Працоўны дзень у Наталлі з 9 да 18 гадзін з перапынкам на абед. Пытаюся пра самае пікантнае:

— Скажы, а колькі грошай маеш у месяц? — Не надта многа, — без аніякіх тэмнічкі адказвае Наталля, — 120 «зялёных». Плюс мяне забяспечваюць праязнам на ўсе віды транспарту. Канешне, гэта не залатыя горы, але таксама грошы.

Расказала Наталля і пра сваё першае з'яўненне на фірме. Спачатку яе папрасілі запінуць стандартную анкету: дзе нарадзілася, якую адукацыю мае... А потым менеджар персаналу праводзіла з кандыдатай на прафесію кур'ера гутарку. Пра што размаўляў? Ды на агульныя тэмы, бо менеджару важна высветліць, што за чалавек прыйшоў уладкоўвацца на працу — ці кемлівы, ці адказны, ці згаворлівы. Наталля менавіта такой асобай і аказалася — і яе ўзялі кур'ерам.

— Усё жшыць тут працаваць не будзець, — кажа Наталля, — але кур'ер — неаблага прафесія. Не трэба сядзець у памышканні, глытаючы пыл ды азон ад артгэтыці. Ходзіш сабе па горадзе, на людзей глядзіш, паветрам дыкаеш. Хіба дрэнна?..

У той дзень мы з Наталляй яшчэ паспелі да вечара забраць завучу з падатковай інспекцыі, з'ездзіць у банк з чэкавай кніжкай і вярнуцца ў офіс. Але Наталлі яшчэ патэлефанавалі і папрасілі з'ездзіць на пошту, адправіць лісты.

— Ха! А вось і самае цікавае, — звярнулася яна ўжо да мяне, калі схавала мабільны ў кішэню, — паход на галоуштангі! — сказала і загадкава замаўчала, адказваючы на мае далейшыя распытанні толькі кароткай фразай «Ай, сам пабачыш». Так і ехалі праз прозкі вярцярыня Мінска (воптыны кур'ер заўсёды выбера правільны маршрут, каб не страціць час, стаячы ў заторы хвілін з дваццаці). І вось мы на месцы. У чым жа справа? Ага! Пасля паўгадзінага стаяння ў чарзе перад акенцам, каб адправіць заказнае пісьмо, я нарэшце зразумёў, у чым апафэ — «хараство» паштамта пад вечар: ахвотнікаў адправіць карэспандэнцыю шмат, а вочнаў — не. У гэтай справе таксама ёсць сваё хітрыкі: акенца трэба выбіраць не па колькасці людзей ў чарзе, а па колькасці лістоў у руках адрасантуя...

Нарэшце лісты адправлены і працоўны дзень завершаны. На развітанне пытаюся ў Наталлі:

— Ну што, сталілася за дзень? — Ха! — смеяецца ў адказ, — я прывычная да такой працы, не першы боты стагнала, а вось ты як сябе адчуваеш? — з задзіўлена агеньчыкам у вачах замест адказу звяртаецца яна ў сваю чаргу да мяне.

— Э... Калі шчыра казаць, то трохі прытаміўся... Хоць журналіста таксама ногі корыцца. Так што можна сказаць — калегі! — жарту ў адказ.

На тым і развіталіся. Наталля пабегла ў метро, але ўжо не ў якасці кур'ера — зараз яна звычайны чалавек, якому хочацца хутчэй патрапіць насля працы ў родны дом, дзе чакае гарачая вячэра і мяккая ўтульная канапа.

Павел БЕРАСНЕЎ.

УДЗЕЛЬНІКІ ГУРТКА

— Дзя лідара самае важнае — мець хоць бы невялікі вопыт працы з групай і гарэць нейкай ідэяй, — тлумачыць Алена. — У яго/яе павінна быць не матэрыяльная, а маральная матывацыя — калі цікава самам разабрацца ў той ці іншай тэме, пааспярывацца, пашукаць адказы сумесна з аднадушнымі. Гэта вымагае наўнянцы ў лідара, павінна быць у адукацыі, яны не прагнуць лёгкага заробку і прауючы на тых тэмах, што цікавяць іх саміх.

— Тут дапамога цікавая інфармацыя і прыклад — асабісты вопыт і ўласная адкрытасць, трэба ствараць нестандартныя сітуацыі — танец, творчасць, гульні — гэта вельмі натхняе людзей, яны раскрываюцца самі, — раіць Алена Вялічка. — Разнаўольці ўдзельніцкаў дазваляюць разнастайныя нестандартныя творчыя заданні, напрыклад такое: кожнаму ўдзельніку даецца мнства малюнкаў, з іх трэба адабраць патрэбныя, зрабіць калаж на адпаведную тэму і літаральна за хвілінку прэзентаваць астатнім ўдзельнікам. Людзі праўляюцца ў такіх заданнях, атрымліваюцца цікавыя і зямальнае самапрэзентацыя. Мне вельмі дапамагае мой тэрэнскі і выкладчыцкі вопыт, — дадае Алена, — але таксама я беру нейкія тэрынікі з танцавальна-рухальнай тэрапіі, якую захапляюся. Можна мяляваць разам, ляпіць — на чыйны гуртку, напрыклад, па меры вывучэння інструментальна для чыйнай чырымоні, мы лепім іх з гліны. Наогул у гуртку ўсталяваюцца прыяныя, добраахвотныя адносіны, людзі здабываюць на кругу, п'юць гарбаты — гэта расслабляе, яднае.

— Патрэбны час, перш чым людзі навуцацца прымаць адказнасць, раскрываюцца ў стасунках з іншымі, незнаёмымі людзьмі; — часта людзі думваюць, што калі гэта добраахвотна і бясплатна, яны могуць хадзіць чэраз раз — як уздумаецца — такое стаўленне не дысцыплінуе і не спрыяе эфектыўнасці гуртка; — тое, у якім рэчышчы будзе працаваць група, у многім залежыць ад лідара, а ў яго можа аказацца недастаткова вопыту працы з групай.

Сама Алена не толькі вядзе ўласныя гурткі, але і наведвае чужыя, у прыватнасці, зараз яна займаецца... вулічнай імправізацыяй.

— Гэта гурток з тэатральным ухілам, — расказвае Алена, — спроба працаваць з тэмамі «Мужчына і жанчына», «бацкі і дзеці» толькі праз тэатр. Проста на вуліцы разыгрываюцца нейкія сітуацыі, ўдзельнік гуртка дасца пэўная роля, напрыклад іншаземца, які падышоў да мужчыны, а потым да жанчыны, твая сценка будзе аднолькавая для абодвух, а вось іх рэакцыя — розная. Наша задача — прааналізаваць адозненні. Аналагічна робіцца з людзьмі пажылога ўзросту і моладдзю. Мы разглядаем ролевыя стэрэатыпы. Лідар гуртка, Саша, — рэжысёр студэнцкага тэатра, ён будзе даваць нам практыкаванні, дапамагаць ужыцца ў ролю, мы атрымаем азы акцёрскага майда стэрэатра. Ён валодае рэжысурай, мае вулічна імправізацыя для яго нешта новае: гурток — гэта эксперыментальная пляцоўка і для ўдзельніцкаў, і для лідара.

У якасці лідара Алена ўдзельнічае ў гуртках па чайнай чырымоні (Алена, між іншым, майстра чайнай чырымоні, гэтую яна навучалася ў Маскве) і жаночаму лідарству.

— Жанчы гурток нас з удзельніцамі вельмі натхняе, — прызнаецца Алена. — Мы адчуваем, як развіваемся, ды не ў адзіночку, а разам. Аб'ядноўваю маё ўдзельніцкаў толькі адно — унутраны пошук, а ўзросты ва ўсіх розныя — ад 20 да 60, сярод іх ёсць беспрацоўныя і бізнэс-лэдзі. Ёсць адзіна адчуванне, што ўсе яны — адно цэлае, нам удалося аб'яднаць мудрасць, во-



Творчыя заданні дазваляюць расслабіцца і пазнаёміцца бліжэй.

ПРАГРАМА ГУРТКА

Навучанне ў гуртковай форме прадугледжае 10 сустрэч (прыблізна па 1 на тыдзень) на працягу некалькіх месяцаў. У структуры абавязкова павінны быць ўступ і заключэнне. Кожная сустрэча доўжыцца па 2—3 гадзіны. Менш — недастаткова, толькі панчеш, а тут і заканчваецца трэба. А болей... ва ўсіх ёсць сем'і, больш працяглая заняткі адравалі б ад сям'і. Атымальнае колькасць ўдзельніцкаў — 10, галоўнае, каб не менш за 8 чалавек і не больш за 15; тады ўсе змогуць выказацца, на ўсіх хопіць часу, ды і памяшканне знойсці не так складана, як на 20—30 чалавек.

Абавязкова наўнянцы структуры, плана, сістэмы. На ўступным занятку план абмяркоўваецца ўсім ствараць нестандартныя сітуацыі — танец, творчасць, гульні — гэта вельмі натхняе людзей, яны раскрываюцца самі, — раіць Алена Вялічка. — Разнаўольці ўдзельніцкаў дазваляюць разнастайныя нестандартныя творчыя заданні, напрыклад такое: кожнаму ўдзельніку даецца мнства малюнкаў, з іх трэба адабраць патрэбныя, зрабіць калаж на адпаведную тэму і літаральна за хвілінку прэзентаваць астатнім ўдзельнікам. Людзі праўляюцца ў такіх заданнях, атрымліваюцца цікавыя і зямальнае самапрэзентацыя. Мне вельмі дапамагае мой тэрэнскі і выкладчыцкі вопыт, — дадае Алена, — але таксама я беру нейкія тэрынікі з танцавальна-рухальнай тэрапіі, якую захапляюся. Можна мяляваць разам, ляпіць — на чыйны гуртку, напрыклад, па меры вывучэння інструментальна для чыйнай чырымоні, мы лепім іх з гліны. Наогул у гуртку ўсталяваюцца прыяныя, добраахвотныя адносіны, людзі здабываюць на кругу, п'юць гарбаты — гэта расслабляе, яднае.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю зграю, — кажа Алена Вялічка, — вось, пэўна, і гэта было б выдатна. На сёння галоўны казачык эфектыўнасці — гэта калі людзі кажуць «мы хочам яшчэ» і калі з'яўляюцца новыя гурткі, яны гатовы ўдзельнічаць.

— Знойсці сваю згра

ПАНЯДЗЕЛАК, 2 КРАСАВІКА

6.00, 16.40 **Серыял «Набярэжная Арфэур, 36».** 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.50 Навіны.
7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь».
7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы.
7.25, 8.25 Дзелавое жыццё.
7.45, 8.45 Зона Х.
9.05, 19.55 **Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».** 9.50 «Панарама тыдня».
11.00, 17.45 **Серыял «Кажанне як каханне».** 12.10 **Камедыя «Рэдкія тлушкі».** 14.00 У свеце матораў.
14.30 Вакол планеты.
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.30 ЕўраФэст. Дзень за днём.
15.40 Культурныя людзі.
16.10 Фігуры.
18.55, 0.10 Зона Х.
19.35 Час спорту.
21.00 Панарама.
21.40 «Вялікі боль маленькай душы». Відэафільм АТН.
22.05 А. Алжсееў і А. Паніу ў камедыі «Нават не думай!».
0.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэакасёт.
0.45 Усе стыхі.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05 Навіны.
7.05 «Наша раніца».
9.05 Контурь.
10.10 «Дыханне планеты».
10.45 «Ералаш».
11.05 «Клара Лучко. Апошняя 24 гадзіны».
12.00 «Малахаў».
13.05 «Дзве зоркі».
15.00 «Лаліта. Без комплексаў».
16.10 **Серыял «Тайны Смалвія».**
17.05 «Смешныя людзі».
18.15, 21.00, 23.20 Навіны спорту.
18.20 **Серыял «Сябры».**
18.55 Чакай мяне.
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Выбар».
22.00 **Серыял «Застацца ў жывых».**
23.25 Мел Гібсан і Курт Рок у фільме «П'яны зялёны».




Чароўная гаспадыня элегантна рэстарана становіцца каменем спатыкання. Яе пакалілі два даўнія сябры — дробны наркатык і дэтэктыў, лейтэнант паліцыі.
1.20 **Серыял «Байцоўскі клуб».**

Тэхнічная прафілактыка па Мінску і Мінскаму раёну з 9.10 да 15.00

5.50, 16.30 **Серыял «Набярэжная Арфэур, 36».** 6.45, 0.05 Дзень спорту.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 Навіны.
7.05, 9.05 Прэс-агляд.
7.10, 8.10 **Добрай раніцы, Беларусь!**
7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы.
7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё.
7.45, 8.45 Зона Х.
9.10, 19.55 **Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».** 9.55 **Хатняе каханне».**
10.25, 17.45 **Серыял «Кажанне як каханне».**
11.20 Дак. фільм «Фёдар Шмакаў. Фрагменты...».
12.10 Зямельнае пытанне.
12.40 **Музычная мела-драма «Сірано дэ Бержэрак».**
14.15 Час кіно.
14.45 ЕўраФэст. Дзень за днём.
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.30 **Серыял «Старшакласнікі».**
16.00 **Серыял «Дзядуля майей мары».**
18.50 Зона Х.
19.35 Nota Bene.
21.00 Панарама.
21.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. 1/4 фіналу. «Рома» — «Манчэстэр Юнайтэд».
0.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. 1/4 фіналу. «Чэлсі» — «Валенсія».



Тэхнічная прафілактыка ў Браславе, Слоніме, Валожыне, Мінску, Мясціславі з 9.00 да 15.00
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15 Навіны.
7.05 «Наша раніца».
9.05, 18.55 **Серыял «Сёстры па крыві».**
10.00, 22.10 **Серыял «Застацца ў жывых».**
10.50 «Ералаш».
11.05, 21.05 **Серыял «Не радзіся прыгожай».**
12.00 «Малахаў».
13.05 **Серыял «Маршрут».** 14.00 «Дэтэктывы».
14.30 «Кантрольная закупка».
15.00 «Лаліта. Без комплексаў».
16.10 **Серыял «Тайны Смалвія».**
17.05 «Няхай гавораць».
18.15, 21.00, 23.30 Навіны спорту.
18.20 **Серыял «Сябры».**
20.00 Час.
23.35 **Серыял «Не радзіся прыгожай».**




Тэхнічная прафілактыка па г. Мінску і Мінскаму раёну з 9.05 да 15.15

7.00 Ранішня падзарадка.
8.00, 17.30 **Серыял «Салодкі плод».**
8.50, 15.50 Навіны культуры.
9.00 У гэты дзень.
9.05, 18.30 **Серыял «Гарадскі раманс».**
9.55, 21.45 **Серыял «Херувім».**
10.50, 19.25 **Серыял «Залатая цешча».**
11.15 **Добрай раніцы, Беларусь!**
11.45 Тэлебарометр.
12.05 «Спявай, думаш!».
«Ра-каўскія вярчкі».
12.35 Вас выклікае Спартландыя.
13.10 Школа рамонту.
14.00 Жаночая ліга.
14.25 **Кінааповесць «Шапка Мананаха».**


Непрыкметны васьмікласнік у выніку абставінаў нечакана абвешчаецца геніем. Адраду ўсе, і школьнікі, і выкладчыкі, сталі ставіцца да яго інакш.
15.30 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе».
16.05 Мультсерыял «Карней і Берні».
16.30 **Серыял «Незямная гошця».**
16.55 Ядзім дома.
20.05 Калыханка.
20.20 **Беларуская часінка.**
21.20 «Прыстанак душы». Храм у гонар Казанскай іконы Божай Маці (Брэсцкая вобласць).
22.40 Хакей. Формула футбольнага чэмпіянату Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.
0.10 **Серыял «Чаго бацьца мужчыны, або Сякс у невялікім горадзе».**



6.05, 17.20 «Міншчына».
6.15 «3 чаго пачынаецца раніца».
7.30 «Тыдзень».
8.45 «Вялікае снадданне».
9.20 «Народжаныя ў СССР».
10.00 «Спартыўны тыдзень».
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
10.40 «3 дакладных крыніц».
11.00, 18.25 «Пяць мінут да метро».
12.00 «Турьсты».
13.00 «Ець кантакты».
13.50 «Прыватныя гісторыі».
14.40 «Геркулес».
15.05 Гумар-шоу «Шуры-мурь».
16.00 «Культурнае жыццё».
16.50 «Бабскі бунт».
17.30 «Званая вчэра 3».
20.05 «СТБ-спорт».
20.20 «Добры вечар, малышы».
20.30 «Добро пожаловаться».
20.50 «Салдаты 11».
21.00 **Серыял «Закон і парадак».**
22.00 «Рэпартаж».
22.40 «Пункт пропуску — давер».



7.00 «Сад і агарод».
7.05, 21.05, 23.30 **Мета-прагноз».**
7.10 **Маст. фільм «Фанфан-чольпан».**
8.45 «К-гульня».
9.00 «Клуб 700».
9.30 «К-віда за дзвэйці».
9.50, 18.00 **Серыял «Палюбоўні пустыні».**
11.00 **Серыял «Дзённае абрабаванне».**
13.00 «Лаві момант!».
13.15 «Тэлечат — «8 канал»».
16.30 «Жыццё, поўнае радасці».
16.55 Навіны кіно.
17.00 **Серыял «Герой».**
19.00 Дак. серыял «Нашы сябры».
19.20 «Топ-8».
19.30 «Сад і агарод плюс».
19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі».
19.45 **Серыял «Горац».**
20.45 «Вечарніца».
21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».
21.15 **Маст. фільм «Дом з пяску і туману».**




7.00 **Добрай раніцы, Расія!**
9.10 **Клуб «Тэатр + ТБ».** «Аўтамабілісты».
10.50, 13.40 **Весткі.** Дзя журная часць.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі.**
11.30, 14.20 **Мясцовы час.** Весткі—Масква.

СЕРАДА, 4 КРАСАВІКА


7.00 Ранішня падзарадка.
8.00, 17.30 **Серыял «Салодкі плод».**
8.50, 15.50 Навіны культуры.
9.00 У гэты дзень.
9.05, 18.30 **Серыял «Гарадскі раманс».**
9.55, 21.45 **Серыял «Херувім».**
10.50, 19.25 **Серыял «Залатая цешча».**
11.15, 16.55 «Ядзім дома».
11.50 ПРАСоваванне».
12.10 Дэталі. «www.parna-graf.net».
12.40 Шо-О-ЛАД.
13.35 Слова пісьменніка.
14.05 «Тэатр. Выбранае». VI Міжнародны фестываль манаспектакляў «Манюль» (г. Санкт-Пецярбург).
14.45 Сезон у дачы.
15.15 Які гэта робіцца.
16.05 Мультсерыял «Карней і Берні».
16.30 **Серыял «Незямная гошця».**
20.05 Калыханка.
20.20 **Беларуская часінка.**
21.20 «Прыстанак душы». Пустыні манастыраў (г. Мясціслаў).
22.40 Дак. фільм «Старая жытняя адрышч».
23.30 Проста праграма.



6.05, 17.20 «Міншчына».
6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца».
7.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
8.40 «Аўтапанарама».
9.05 «Геркулес».
9.30 «Сёстры па крыві».
10.00, 22.10 **Серыял «Застацца ў жывых».**
10.50 «Ералаш».
11.05, 21.05 **Серыял «Не радзіся прыгожай».**
12.00 «Малахаў».
13.05 **Серыял «Маршрут».** 14.00 «Дэтэктывы».
14.30 «Кантрольная закупка».
15.00 «Лаліта. Без комплексаў».
16.10 **Серыял «Тайны Смалвія».**
17.05 «Няхай гавораць».
18.15, 21.00, 23.30 Навіны спорту.
18.20 **Серыял «Сябры».**
20.00 Час.
23.35 **Серыял «Не радзіся прыгожай».**




7.00 **Добрай раніцы, Расія!**
9.10—15.30 **Прафілактыка.**
15.30 Суд ідзе.
16.40 **Мясцовы час.** Весткі—Маскоўская вобласць.
17.00, 19.00 **Весткі.**
17.10 **Серыял «Кулагін і партнёры».**
17.45 **Серыял «Анёл-ахоўнік».**
18.50, 23.00 **Весткі—Беларусь.**
19.45 **Добрай ночы, малышы!**
19.55 **Серыял «За ўсё табе дзякую-2».**
21.00 **Серыял «Таталізар-тар».**
22.00 **Серыял «Закон і парадак».** ЗША.
23.10 **Весткі+.**
23.30 **Пётр Капіца.** Трыста пісьмаў у Краэмль».
0.25 **Маст. фільм «Гамлет».** *Савецкая экранізацыя класічнай драмы У. Шэкспіра.*



8.00 «Сёння раніцай».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 **Сёння.**
10.25 «Пакой адлчаньку».
Вячаслаў Фаўцаў.


22.55 «Студэнты».
23.50 «Салодкі плод».
0.20 **Камедыя «Тое-сёе аб Мэры».**




6.00 Зараджайся!
7.30 «Разам».
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».
8.45 Казахстан: старонкі гісторыі.
9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння.
9.30 **Любімыя акцёры:** Леў Дурэў.
9.45 Казкі нашага дзяцінства «Масква—Касіепа».
12.00, 22.25 **Студыя 60—90.**
12.15, 22.30 **Маст. фільм «Гошця з будучыні».**
13.45 **Урокі англійскай мовы.**



8.00 Сёння раніцай.
9.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 **Сёння.**
10.20 «Кулінары паядынак».
11.15 «Кватэрнае пытанне».
12.10 «Следства вялі...».
13.30 **Серыял «Адвакат».**
15.10 «Асабліва небеспечны».
15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 **Серыял «Сышчыкі-5».**
19.45 **Серыял «Залатое цяля».**



5.00 Канал «Настрой».
7.10, 17.50 «Расплата за грахі».
8.05, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».
8.10 «Апошняя рэліквія».
10.15, 0.25 **Пятроўка, 38.**
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 **Падзеі.**




7.00 **Добрай раніцы, Расія!**
9.10 **Клуб «Тэатр + ТБ».** «Аўтамабілісты».
10.50, 13.40 **Весткі.** Дзя журная часць.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі.**
11.30, 14.20 **Мясцовы час.** Весткі—Масква.

ФІЛЬМ ДНЯ


ПЕРШЫ 22.05 «НАВАТ НЕ ДУМАЙ!» (РАСІЯ, 2003 Г.)




Тры сябры Марат, Нік і Белы, няўдачнік-акцёр, работнік відэапракату і бязлітвы баксёр, вельмі хочучы грошай — шмат і адразу. Нагледзеўшыся модных бавякоў, яны вырашаюць «пайсці на справу» — абрабаваць банду мафіёзі.



Рэжысёр — Руслан Бальтэр. У ролях: Алжсееў Паніч, Алжсееў Сяргей Мухін.



10.50 Дак. серыял «Перамошная смерць».
11.20 **Серыял «Толькі ты...».**
12.10 «Даве праўды».
13.25, 19.45 **Серыял «Залатое цяля».**
14.15, 20.55 **Серыял «Багіня прайм-тайма».**
15.05 «Жаночы погляд».
15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 **Серыял «Масква. Цэнтральная акруга».**
22.45 Дак. серыял «Перамошная смерць».
23.20 **Серыял «Сталін. Live».**



5.00 Канал «Настрой».
7.10, 17.50 «Расплата за грахі».
8.05, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».
8.10, 2.50 «Здабытак рэспублікі».
9.45 «Дэтэктыўныя гісторыі».
«Страшныя дзеці вайны».
10.15, 23.40 **Пятроўка, 38.**
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 **Падзеі.**



ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 12.40 «СІРАНО ДЭ БЕРЖЭРАК» (СССР, 1990 Г.)



Таленавіты лэст Сірано дэ Бержэрак лічыць, што яго непрывабная знешнасць не дае яму права адкрыць свае пачуцці цудоўнай Раксане, якую ён даўно кахае. Да таго ж сэрца Раксані належыць гвардыёўскаму афіцэру, барону Крысціяну Невілету. Па іроніі лёсу Раксаня робіць менавіта Сірано павераным сваіх пачуццяў да Крысціяна.




11.50 **Серыял «Свабодная жанчына».**
13.30 У гарадку.
14.40 Руперт Эверэт у камедыі «Паўднёвы Кенсінгтон».
16.40 **Мясцовы час.** Весткі—Маскоўская вобласць.
17.10 **Серыял «Кулагін і партнёры».**
17.45 **Серыял «Анёл-ахоўнік».**
18.50, 23.00 **Весткі—Беларусь.**
19.45 **Добрай ночы, малышы!**
19.55 **Серыял «За ўсё табе дзякую-2».**
21.00 **Серыял «Таталізар-тар».**
22.00 **Серыял «Закон і парадак».** ЗША.
23.10 **Весткі+.**
23.30 «Мой сярэбраны шар. Ташыяна Васільева».
0.20 «Сумленны дэтэктыў».
0.50 «Сенеманія».



8.00 Сёння раніцай.
9.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 **Сёння.**
10.20 «Кулінары паядынак».
11.15 «Кватэрнае пытанне».
12.10 «Следства вялі...».
13.30 **Серыял «Адвакат».**
15.10 «Асабліва небеспечны».
15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 **Серыял «Сышчыкі-5».**
19.45 **Серыял «Залатое цяля».**



9.30 **Матаспорт па выхадных.**
10.00 **Чэмпіянат свету.** «Ралі Партугалі».
10.30, 19.15, 22.00 **Кёрлінг.** Чэмпіянат свету ў Канадзе.
13.00 **Валейбол.** Ліга чэмпіёнаў. «Фінал 4-х».
15.00 **Плаванне.** Чэмпіянат свету ў Аўстраліі.
16.30, 21.00 **Снукер.** Адкрыты чэмпіянат Кітая.
17.45 **Футбол.** «Еўра-2008».
18.15, 1.45 **Футбол.**
18.30, 1.00 **Футбол.** Еўра-галы.
20.30 **Вось гэта дзіва!!!**
2.00 **Экстрэмальны спорт.**



7.00 **Добрай раніцы, Расія!**
9.10 **Клуб «Тэатр + ТБ».** «Аўтамабілісты».
10.50, 13.40 **Весткі.** Дзя журная часць.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі.**
11.30, 14.20 **Мясцовы час.** Весткі—Масква.

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 22.05 «НАВАТ НЕ ДУМАЙ!» (РАСІЯ, 2003 Г.)




Тры сябры Марат, Нік і Белы, няўдачнік-акцёр, работнік відэапракату і бязлітвы баксёр, вельмі хочучы грошай — шмат і адразу. Нагледзеўшыся модных бавякоў, яны вырашаюць «пайсці на справу» — абрабаваць банду мафіёзі.



Рэжысёр — Руслан Бальтэр. У ролях: Алжсееў Паніч, Алжсееў Сяргей Мухін.



10.50 Дак. серыял «Перамошная смерць».
11.20 **Серыял «Толькі ты...».**
12.10 «Даве праўды».
13.25, 19.45 **Серыял «Залатое цяля».**
14.15, 20.55 **Серыял «Багіня прайм-тайма».**
15.05 «Жаночы погляд».
15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 **Серыял «Масква. Цэнтральная акруга».**
22.45 Дак. серыял «Перамошная смерць».
23.20 **Серыял «Сталін. Live».**




5.00 Канал «Настрой».
7.10, 17.50 «Расплата за грахі».
8.05, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».
8.10, 2.50 «Здабытак рэспублікі».
9.45 «Дэтэктыўныя гісторыі».
«Страшныя дзеці вайны».
10.15, 23.40 **Пятроўка, 38.**
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 **Падзеі.**




ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 12.40 «СІРАНО ДЭ БЕРЖЭРАК» (СССР, 1990 Г.)



Таленавіты лэст Сірано дэ Бержэрак лічыць, што яго непрывабная знешнасць не дае яму права адкрыць свае пачуцці цудоўнай Раксане, якую ён даўно кахае. Да таго ж сэрца Раксані належыць гвардыёўскаму афіцэру, барону Крысціяну Невілету. Па іроніі лёсу Раксаня робіць менавіта Сірано павераным сваіх пачуццяў да Крысціяна.




Рэжысёр — Наум Бірман. У ролях: Рыгор Гладзі, Вольга Кабо, Ігар Дзімтрэў.



10.50 Дак. серыял «Перамошная смерць».
11.20 **Серыял «Толькі ты...».**
12.10 «Даве праўды».
13.25, 19.45 **Серыял «Залатое цяля».**
14.15, 20.55 **Серыял «Багіня прайм-тайма».**
15.05 «Жаночы погляд».
15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
16.25 **Серыял «Масква. Цэнтральная акруга».**
22.45 Дак. серыял «Перамошная смерць».
23.20 **Серыял «Сталін. Live».**

11.50 **Серыял «Свабодная жанчына».**
13.30 У гарадку.
14.40 Руперт Эверэт у камедыі «Паўднёвы Кенсінгтон».
16.40 **Мясцовы час.** Весткі—Маскоўская вобласць.
17.10 **Серыял «Кулагін і партнёры».**
17.45 **Серыял «Анёл-ахоўнік».**
18.50, 23.00 **Весткі—Беларусь.**
19.45 **Добрай ночы, малышы!**
19.55

ФОРМУЛА ПОСПЕХУ — «БАЧЫЦЬ ЗАДАЧЫ, ЯКІЯ ВЫЛУЧАЕ ЖЫЦЦЁ, І ПАСЛЯДОЎНА ВЫРАШАЦЬ ІХ»



Краіну корміць сельская гаспадарка, а сельскую гаспадарку, у прыватнасці жывёлагадоўлю, корміць камбикормавая прамысловасць. Аздын з буйнейшых айчынных вытворцаў камбикорму і бялково-вітамінных дабавак — завод у Жабінцы рытуецца сёлета адзначыць сваё пцідзясяцігоддзе. Можна ўявіць, які салідны краец ад агульнага «каравана» краіны, гаворачы фігуральна, забяспечыў гутарыць са шматгадовым кіраўніком ААТ «Жабінкаўскі камбикормавы завод» Васілём Канстанцінавічам ВОЛКАМ.



— Васіль Канстанцінавіч, летась першыя прадпрыемства ўзяло вельмі высокую вытворчую «планку»...

— Сапраўды, у 2006 годзе мы выпусцілі больш за 100 тысяч тон камбикорму і бялково-вітамінных дабавак. Зараз стаіць задача ўтрыманна на заваяваным рубяжы. Бо гэта якраз тая аб'ёма, якія дазваляюць эканоміцы прадпрыемства працаваць на прыбытак, на рэнтабельнасць. І, канешне ж, больш поўна забяспечвае сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы (СВК) патрэбнай ім прадукцыяй. Зараз, дзякуючы ўвазе з боку дзяржавы, сітуацыя ў сельскай гаспадарцы мяняецца да лепшага. І мы ў меры магчымасцяў стараемся падтрымліваць гаспадаркі, авансавачы іх, пастаўляючы камбикорм нават у лік будучага ўраджая.

— Апошнім часам вы крыху іншак паглядзелі на свае ўзаемаадносіны з вытворцамі сельскагаспадарчай прадукцыі і падышлі да праблемы партнёрства, можна сказаць, кардынальна.

— Некалькі гадоў таму пачалі не толькі забяспечваць гаспадаркі камбикормамі, але і наогул дапамагаць атрымліваць вялікае малако. Для гэтага вывучылі так званы ленынградскі мэтад, закупілі ў Расіі праграму складання збалансаваных па ўсіх паказчыках рацыёнаў кармлення, вывучылі якасць кармоў у гаспадарках. І, будучы ў поўным узброеным, даволі прадзейна складалі рацыёны для той ці іншай групы жывёлы. З улікам навучнай прадукцыйнасці стаяць і задачы, якія стаяць перад канкрэтнымі гаспадаркамі, разлічвалі рацыёны і выраблялі «эксклюзіўныя» камбикормы. Вынікі не прымулі сабе чакаць. Напрыклад, тры гады таму Жабінкаўскі раён надойваў у сярэднім каля тры тысячы кілаграмаў малака. На 1 студзеня 2006 года пераадолеў чатыры тысячы рубяж, а сёлета дае 4600. Шэраг гаспадарак надойвае больш за 5000 кілаграмаў малака. Брэсцкі раён таксама мае ў сярэднім «пяцікроў». Высновы: сёння надойваць 4000 кілаграмаў малака без добрых камбикорму праблематычна, а больш — наогул немагчыма.

Як вядома, мінулы год быў складаным па ўмовах надвор'я, у выніку чаго ў гаспадарках вобласці, у якіх мы закупляем зерне, атрымаўся яго істотны недабор. Вядзём закупкі ў Расіі і Казахстане, ва Украіне — там яно ёсць, але вельмі дарагое. Таму камбикорм падаражэў, праўда, не ў такой ступені, каб быць нывядным для гаспадарак. Эканамічная выгода прысутнічае ў любым выпадку.

— Ці можна сказаць, што ў вашага калектыву ёсць сваё стратэгія?

— Мы лічым, што жыццё — пастаянная будаўніцтва. Хочаш жыць — будуй, хочаш развівацца — будуй. Хочаш быць «на ўзроўні» — будуй. Гэта не азначае, што патрэбна менавіта замешваць раствор, укладваць цагляны і пастаянна ўзводзіць новыя карпусы (хоць і гэта трэба). Маецца на ўвазе перманентнае абнаўленне вытворчага і сацыяльнага жыцця калектыву. І кожны год, згодна з гэтай формулай, мы ўкараняем нешта новае. За апошнія некалькі гадоў уявілі ў дзейнасць лінію экструзіравання (тэрмічнай апрацоўкі) кармоў і лінію іх экспандзіравання (вігнотна-тэрмічнай апрацоўкі пад ціскам), што вельмі паўплывала на якасць нашай прадукцыі, бо паляпшаецца яе засваеннасць. Такім чынам, усе ці амаль усе тры дзесяткі відаў камбикорму для розных парод і груп жывёлы, птушкі і рыбы вырабляем з выкарыстаннем перадавых тэхналогій.

Важным лічу і тое, што практычна ўсю сваю прадукцыю выпускаем пад заказ, узгадняем яе параметры са спажывцамі. Цесны кантакт са спажывцамі дапамагае працаваць над пашырэннем асартымента. Ніхто ў рэспубліцы не робіць камбикорм для аўтамаката, а мы выпускаем. Па асобнаму рэцэпту рытуем корм для страусаў, «Страусава радасць» называецца. Для рыбасва — асобны рэцэпцік. Зараз усё больш пажылых людзей ў вёсцы трымаюць не карову, а адну ці дзве казы, іх лягчэй пракарміць. І мы выпускаем камбикорм для коз.

— А летась вызначылі для сябе новую «нішу»? Закупілі амерыканскую лінію ўкаранілі тэхналогію вытворчасці кармоў для сабак і кошак. Пакуль выпускаем для сабак. Гэты прадукт, тым

больш такой высокай якасці, у рэспубліцы не вырабляўся, ён уяўляе сабой канкуруючы з замежнымі. Тым, хто яго выкарыстоўвае, расказваюць, што сабака аддае перавагу нашаму корму. Не дзіўна, што ў пачатку года мы прадавалі «Рэкс» у Брэсцкай вобласці па 10 тон у месяц. Гандлюем ім таксама ў сталіцы і ва ўсіх абласцях.

Асабіста мне зразумела, чаму «Рэкс» нармальна «пайшоў»: бо выкарыстоўвае натуральныя прадукты, без хімічных дабавак, у састаў уваходзіць чыстая зерневая група, а таксама бялковыя (мясныя, рыбныя інградыенты), мінеральныя элементы. Азднае, закупляем прэмію — набор вітамінаў і мікраэлементаў, бо айчынных на шырокай аснове пакуль няма.

Мы свядома пайшлі на тое, што не сталі зкладваць занадта вялікі тэрмін выкарыстання корму. І асабіста я лічу гэта перавагай. Тры месяцы ўпаўне дастаткова, каб не бегаць за кормам у магазін кожны дзень. Можна зрабіць тэрмін прыгоднасці хоць год, але тады мусім прымяняць кансерванты, замацавальнікі, стабілізатары. Гэта ўсё хімія, яна не прыносіць карысці арганізму. Адмовіліся і ад прымянення фарбавальнікаў, якія таксама не дабаўляюць пажыўных якасцяў прадукту. Магчыма, колер корму мае нейкае чыста эстэтычнае значэнне для гаспадары сабакі, а сам ён рэагуе на іншае — на смак. У яго надзвычай развіты нюх, ён лепш адчувае, што там яму насыпалі ў талерку. Сабака раўнадушны нават да паху, які падабцаецца яго гаспадару — напрыклад, курыцы ці бекону. Яму перш за ўсё патрэбна энергетыка, а энергетыку дае тлушч. Натуральны харчовы тлушч у правільна падобранай прапорцыі — 10—12 працэнтаў у агульнай масе. Мы балансіруем корм па ўсіх паказчыках, згодна з рэцэптурай: па вітамінах, па мінеральных рэчывах, мікраэлементах і гэтак далей.

— Усе новаўвядзенні апошніх гадоў ішлі ў нейкай паслядоўнасці?

— Спецыяльна тую ці іншую частку мы не ўстанавілі, проста кожны год вызначаем прыярытэты для сваёй вытворчасці. Бачым, што яе стрымлівае на гэты момант, і што патрэбна, каб вытворчасць развілася. Для дзяржавы актуальнымі былі праблемы далейшага паляпшэння якасных параметраў, і мы ўкаранілі экспандзіраванне і экструзіраванне. А сёння стаіць задача нарошчвання колькасці паказчыкаў. Прычым не проста павелічэння аб'ёмаў вытворчасці прадукцыі, а нарошчвання выпуску яе ў гранулах. Спажываюць зразумела, што грануляванне больш практычнае, бо павялічваецца лёгкасць аддана таксама. І пакупнік масава просіць: дайце нам у гранулах. Летась правялі тэндэр, заключылі дагавор на пастаўку абсталявання, праз некаторы час з пускам новых магутнасцяў зможам адчуваць павялічэнне працэнтаў грануляванага корму.

Канчаткова вызначылі і сёння займаемся пытаннем будаўніцтва новага злевагара, бо без яго нарошчываць аб'ёмы вытворчасці праблематычна. «Вузкі месца» стала затарванне. У свой час абсталяванне для фасуюкі і затаркі забяспечвала аб'ёмы вытворчасці. Але спажыванне камбикорму расце па ўсіх групах, адпаведна павялічваецца аб'ём продажаў. Магчыма, гэтым садзейнічае і наша тактыка — мы бярэм ад гаспадарак, у тым ліку фермерскіх, любячы заказы, нават на невялікай партыі, на тону-два. Развіваецца і сетка рознічнага гандлю. Некалі пачалі рэалізоўваць населенцтву камбикорму па 20—30 тон у месяц, зараз прадаём па тры тэны тон. Адна змена не паспявала затараваць — паставілі яшчэ адну. Сёння неабходна дадатковае абсталяванне, бо вельмі часта пакупнікі патрабуе дробнай расфасоўкі. Таму заказалі праект на будаўніцтва асобнага цэха затаркі.

Як бачыце, жыццё пастаянна ставіць задачы. Абавазак каманды, якая кіруе вытворчым працэсам, і, у прыватнасці, мой прамы абавазак — убачыць гэтыя задачы, гэтыя праблемы, і стаяноў іх вырашаць. Накіраваць жыццё калектыву ў правільнае рэзышча.

— Выклікі часу буюць даволі нечаканымі і жорсткімі...

— Вось аздын з такіх прыкладаў. У дзесяці-

Прадстаўляем суразмоўцу



Васілю Канстанцінавічу Волку было, відаць, наканавана працаваць менавіта на гэтым прадпрыемстве, бо бацькоўская хата стала амаль што за плотам завода. Яшчэ дзевяцікласнікам прымаў удзел у яго будаўніцтве. А пасля школы ўзводзіў завод на сталой аснове. Адслужыў на флоте і прыйшоў сюды працаваць — на ўсё застаўшае жыццё. Хоць нарадзіўся і вырас у сям'і чыгуначніка.

Пачынаў слесарам. Адначасова вучыўся ў політэхнічным інстытуце. Таму заканамерным быў кар'ерны рост. Спачатку ініцыятыўнага работніка вылучылі на пасаду галоўнага механіка, пазней — намесніка дырэктара па вытворчасці.

Дырэктарам стаў у сакавіку 1987 года на конкурснай аснове, у выніку ўпаўне дэмакратычных выбараў. Калектыву паверыў маладо-му намесніку, які змог навесці парадак у такой пльбай па тым часе справе, як прастой вагонаў пад пагрузчай-выгрузчай, прыструн-нуй амагараў выпілак.

Працаваў і зноў вучыўся. Завочна скончыў Акадэмію кіравання пры Саветзе Міністраў Беларусі. Да дыплома інжынера-механіка дабавіліся дыплом і веды менеджара-эканаміста, які мысліць па-сучаснаму.

Быў у яго біяграфія такі цікавы факт. Цэлы год правёў адначасова ў «двух крэслах» — дырэктара ЖККЗ і выконваючага абавязкі кіраўніка Брэсцкага аб'яднання хлебапрадуктаў. На пераход у вобласць так і не згадзіўся. «Я сваю работу вельмі люблю. Яна вымагае творчага падыходу. Таму многа планаў, многа задумак, якія хацелі бы рэалізаваць».



Адбор пробы зерня вядзе лабарант Валентына КУРЫГА (верхні здымак). Яе калегі Аляксандра ПАРХУЦІК праводзіць даследаванне якасных параметраў на самай сучаснай тэхніцы.

годзе ўкаранілі і сертыфікавалі сістэму ХАССП: пакапаліся аб бяспечнасці нашай прадукцыі на аснове аналізу крытычных кропак вытворчасці. Дарэчы, першымі сярэд камбикормавых прадпрыемстваў Беларусі.

— Скажыце, Васіль Канстанцінавіч, што было найбольш складаным за ўсе 20 гадоў дырэктарства?

— Нават не падзенне аб'ёмаў вытворчасці пасля развалу Саюза. Самым складаным быў перажыць ўсім нам інфляцыйны перыяд у на-вейшай гісторыі краіны, калі крэдыты давалі пад 120, 140, а то і 160 працэнтаў. Плацежа-здольнасць сельскагаспадарчых прадпрыемстваў пры гэтым была вельмі нізкай. Прадукцыю мы ім паставілі, а грошы за яе не атрымлівалі. Сродкаў хапала толькі на тое, каб пагасіць працэнты па крэдытах, а на вяртанне саміх крэдытаў іх не было, і даўгі раслі ў ката-страфічных памерах. Пайшлі пратэрмінаваць, у выніку накіпілася вельмі вялікая сума. Менавіта тады ўтварылася «варонка», якая зацягнула ў сабе, вымыла ўсе нашы абаротныя сродкі. Гэты

дэфіцыт адчувальны і сёння. Добра, што мы знайшлі паразуменне, агульную мову з аддзяленнем Беларусбанка, у якім абслугоўваемся. Атрымліваем ад яго неабходную падтрымку, за што я хацелі бы сказаць шчыры дзякуй кіраўніцтву аддзялення. Існуе цвёрдая падтрымка і з боку дзяржавы — у асобе органаў мясцовай улады, міністэрства сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, без якіх дзейнасць прадпрыемства была б наогул немагчыма.

І, канешне ж, вельмі дапамог 36-ы Указ Прэзідэнта, які даў адтарміноўку па плацяхах у бюджэт. Ёсць графік выплат, якога мы дакладна пратрымуліваемся.

Стабілізацыя ўласнае фінансаванне становіцца дапамогай нарошчвання аб'ёмаў вытворчасці, курс на які мы ўзялі. У 2005 годзе прыраслі ў аб'ёмах да ўзроўню 2004 года на 163 працэнты. У 2006 годзе да ўзроўню 2005-га — яшчэ на 123 працэнты.

— Азіраючыся на ўсё перажытае, не шкадуецце, што ў свой час не захацілі застацца кіраўніком абласнога маштабу?

— Ніколі не шкадую, там было не маё. Тут — жыва работа, вынікі якой бачны кожны дзень. Мне цікава штодня вырашаць канкрэтную, насычаную вытворчую праграму. Прыемна, што іншы раз ты «наперадзе паравоза». Мы першымі стварылі сетку рознічнага гандлю камбикормамі. Першымі пачалі распрацоў-

ваць ІСО — прычым самі, з улікам уласнай спецыфікі. І за намі хуценька пайшлі суседнія прадпрыемствы. Вось што я называю «жывой работай».

— А «мірная экспансія» прадпрыемства ва ўсе суседнія раёны — гэта таксама жывая работа?

— А чаму ж не? Замацавалі за сабой шэраг раёнаў вобласці, дзе працуем не толькі з прадпрыемствамі дзяржаўнага гандлю і «Белкаапсаюза», але і маем уласныя фірмныя магазіны — у Брэсце і Брэсцкім раёне, у Маладэчкім, Камянецкім, Пружанскім, Кобрынскім і Жабінкаўскім раёнах. Акрамя магазінаў эфектыўна працуюць 130 нашых рэалізатаруў. Праз сваю рэзінчую сетку рэалізуем 12 працэнтаў выпускаемых аб'ёмаў, плануем давесці да 25. Гэта рэальна.

— Вы казалі, што прыслухоўваецца да думкі спажывцоў...

— Апошні такі прыклад. Праганавалі свой корм для сабак паграцінамум ведамства. Паграцінкі ўнеслі карэктыўны ў рэцэптуру, мы ўлі-



Лінія экструзіравання.

— Мне на той час удалося пабываць на міжнародных выстаўках, у паглядзеў, як працуюць калегі з мяжой. У прыватнасці, у Амерыцы, на галінавай выстаўцы ў Індыяналісе пазнаёміўся з дабаўкамі, энзімамі, і зразумел, якім чынам зможам вырашаць пытанні з мясцовай сыравінай. Праведзена была вельмі вялікая работа па адладжванню тэхналогіі, выбару рэчываў для абсталявання, абгабачэнню сыравіны натуральнымі мінеральнымі і вітаміннымі дабаўкамі. Робім гэта і з улікам вопыту не толькі амерыканскіх, але і еўрапейскіх, і айчынных прадпрыемстваў. У Еўропе шырока выкарыстоўваюць макуху, шроты, жамерыны. Робяць сок з яблыкаў, а жамерыны — у камбикорм. Каву робяць — адходы бабоў у справу. Шалупіне бульбы, адходы цукровай вытворчасці — усё гэта прапушчана праз экспандзіраванне, дадаюць меласу, іншыя дабаўкі, і атрымліваюць якасны корм.

У нас свае магчымасці. Летась патэлефанавала Вера Сцяпананна Сляпухіна, дырэктар Кобрынскага масла-сыраробнага завода, прапанавала выкарыстаць падсыроную сыраватку, вельмі багатую мікраэлементамі. Спецыялісты прадумалі схему, яна зараз дзейнічае, што дазваляе эканоміць 40—50 тон дзяржэй у месяц. Выкарыстоўваю атаку — на 3 працэнты ўвадзілі ў рэцэптуру, і гэта эканоміць яшчэ 5 працэнтаў зерня.

Палькі пабудавалі побач цэха па ачысццы крэветак. Калі мы правярылі іх адходы ў сваёй лабараторыі — здзіўліліся: 42 працэнты праціну. Далёка не ўсе мясцовыя крыніцы бялку дадуць такую ўтрыманне пратэіну, самыя насыненыя маюць максімум 28 працэнтаў. Пасля шэрагу эксперыментаў распрацавалі уласную тэхналогію сушкі і забаранення. Пры гэтым стварылі дадатковыя рабочыя месцы, што для райцэнтра важна.

— Да слова сказаць, некалі на заводзе працавала 180 чалавек, летась — 270. А колькі сёння?

— Сёння 370. Калектыву расце і дужэ. Новыя тэхналогіі — гэта часта і новыя рабочыя месцы. У пачатку 90-х гадоў, калі адбылося сур'ёзнае зніжэнне аб'ёмаў вытворчасці, мы не пайшлі па шляху скарачэння персаналу. Увесь час знаходзілі, чым заняць людзей. Пусцілі лінію шалупіны, лінію затарвання, нават адкрылі невялікі млын і міні-жаранню. Затое сёння ва ўсіх пачынаннях смела можам абяперцца на дружну, згуртаваны калектыв. Калектывны розум даволі часта дапамагае вызначыцца.

У гэтай сувязі я хачу сказаць, што вельмі ўдзячны той камандзе камандзіраў вытворчасці, якую ўдалося сфарміраваць і якая дзейнічае даволі эфектыўна. Без яе падтрымкі дырэктар не зможа ўсё ахапіць. Працую каманда. У нас вельмі кваліфікаваныя галоўныя спецыялісты. Андрэй Дзімітрэвіч Трафімчук прайшоў школу ад пратэа работніка да галоўнага інжынера, ён у многім вызначае тэхнічную палітыку. Застрэльшчык у пытаннях якасці — начальнік вытворча-тэхнічнай лабараторыі Галіна Ільініна Макарук. «Закрываюць» свае накірункі галоўны энергетык Сяргей Канстанцінавіч Варабей і галоўны механік Дзімітрый Міхайлавіч Жданюк, які прыйшоў да нас з цукровага камбіната, вельмі ініцыятыўны работнік. На «месцы» тэхналогія, начальнік цэха Аксана Яўгенаўна Каханюўская. Пералічваць можна доўга.

— Якую выснову вы зрабілі, ацэньваючы пражытыя неспакойныя 20 гадоў?

— Патрэбна любіць сваю справу. А калі ты любіш справу, якой служыш, яна адкажа ўзаемнасцю. І вярта думачь аб людзях. Людзі заўсёды гэта ацэняць.

Публікацыю падрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ. Здымкі прадстаўлены прадпрыемствам.

На патаку — корм для хатняй жывёлы.

му было «кацейку шкада», запытаемся: а што з Муракам?

— Хоць спачатку адпрацаваць корм для ўсіх катэгорыяў сабак, у тым ліку для шчаняг, для кармычых «мам», і толькі потым брацца за новае. Там сваё спецыфіка і крыху іншая тэхналогія. Патрэбна будзе ўключаць дадатковае абсталяванне. Вядзём, да канца года запросім у сваё фірменнае магазіны і гаспадары Мурак. Хоць усё сёння нямаю прыкладу, калі катываюцца ў «Рэксам». Значыць, смакавая гама недзе побач. Магчыма, спатрэбіцца крыху больш рыбік, што катываюць. Хоць і зерневая група павінна прысутнічаць. Без клятчаткі якасны корм не зробіш.

— Вы ўдзячны за «заварочваецца» размову на дарогу для вас (гэта адчуваецца) тэму якасці. Скажыце, калі з развалам вялікай краіны перасталі кантраляваць атрымліваць сыравіну экстра-класа з-за мякы, як удалося наладзіць работу з мясцовай сыравінай такім чынам, што на якасці канечнага прадукту гэта не адбілася?

— Хоць спачатку адпрацаваць корм для ўсіх катэгорыяў сабак, у тым ліку для шчаняг, для кармычых «мам», і толькі потым брацца за новае. Там сваё спецыфіка і крыху іншая тэхналогія. Патрэбна будзе ўключаць дадатковае абсталяванне. Вядзём, да канца года запросім у сваё фірменнае магазіны і гаспадары Мурак. Хоць усё сёння нямаю прыкладу, калі катываюцца ў «Рэксам». Значыць, смакавая гама недзе побач. Магчыма, спатрэбіцца крыху больш рыбік, што катываюць. Хоць і зерневая група павінна прысутнічаць. Без клятчаткі якасны корм не зробіш.

— Вы ўдзячны за «заварочваецца» размову на дарогу для вас (гэта адчуваецца) тэму якасці. Скажыце, калі з развалам вялікай краіны перасталі кантраляваць атрымліваць сыравіну экстра-класа з-за мякы, як удалося наладзіць работу з мясцовай сыравінай такім чынам, што на якасці канечнага прадукту гэта не адбілася?



Пульт кіравання вытворчасці. Дзяжураць Ганна МЕЛЬНІЧЭНКА і Святлана ПЯТРУЧЫК.



Экспазіцыю чарговай выстаўкі рытууюць (злева направа) начальнік аддзела маркетынгу Вераніка НАЗАРУК, начальнік цэха Аксана КАХАНЮЎСКАЯ і намеснік дырэктара Сяргей СТУПЧЫК.

ОАО «ЖАБІНКАЎСКІ КОМБІКОРМОВЫ ЗАВОД»

ЖЫВІКОРМ «ТЛІОС»

Пользавое питанне

НАШ АДРАС:

225101, Брэсцкая вобласць, г. Жабінка, вул. Міра, 1.

Тэл. (01641) 23-7-51, 23-6-01.

E-mail: market@zivkorm.by

Надвор'е на заўтра

Абазначэнні: ЦС — улічаны атмосферны ціск, ГС — узровень вадкасці, воблачна, перам. вобл.

Віцебск	+2...+4 751	+13...+15 мм
Гродна	+5...+7 756	+16...+18 мм
Мінск	+5...+7 747	+14...+16 мм
Мар'іна	+4...+6 756	+13...+15 мм
Брэст	+6...+8 755	+15...+17 мм
Гомель	+4...+6 756	+15...+17 мм

Няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў

...у суседзях

ВАРШАВА	+15 — +17 °C	Без ападкаў	МАСКВА	+13 — +15 °C	Без ападкаў
ВІЛЬНЮС	+15 — +17 °C	Без ападкаў	РЫГА	+9 — +11 °C	Без ападкаў
КІЕЎ	+14 — +16 °C	Без ападкаў	С-ПЕЦЯРБУРГ	+7 — +9 °C	Без ападкаў

ПЯТНІЦА, 6 КРАСАВІКА

5.50, 16.35 Серыял «На-бярэжная Арфейр, 36».

6.50, 0.35 Дзень спорту.

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.10 Навіны.

7.05, 9.05 Прэс-агляд.

7.10, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».

7.20, 8.20 «Ты ўбачыш Першы?».

7.25, 8.25, 11.50 «Дзевятое жыццё?».

7.45, 8.45 Зона Х.

9.10, 19.55 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».

9.55 «Шпілка».

10.25, 17.45 Серыял «Каханне як каханне».

11.25 Дак. фільм «Сонца ў купаллах». «Убранне».

12.10 «Сфера інтарэсаў».

12.30 Маст. фільм «Увак-рэсненне». 2-я серыя.

14.30 «Альманах падарожжаў».

15.15, 19.20 Навіны рэгіна.

15.30 Серыял «Старша-класнікі».

16.05, 0.45 Серыял «Дзядуля май мары».

19.35 Зона Х.

19.55 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».

21.00 «Панарама».

21.40 «Культурныя людзі».

22.10 Драма «Паўім-гла».

8.50, 15.50 Навіны культуры.

9.00 «У гэты дзень».

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі романс».

9.55 Дак. фільм «Іерусалім — свяшчэнны горад тых рэлігій».

10.50, 19.25 Серыял «Залатая цешча».

11.20 «Ядзім дома».

11.50, 14.00 «Анекдот LAD».

12.10 Кінааповесць «Святло ў акне».

13.30 «Спорт, спорт, спорт...». Кур'ёзы.

14.20 А. Вольскі. Тэле-спектакль «Пах палараці».

16.10 Мультсерыял «Кар-ней і Берні».

16.35 Серыял «Незямная гаспадыня».

17.00 «Жансавет».

20.05 «Кальжынка».

20.20 Беларускае часіна.

21.20 «Прыстанак душы».

21.40 «Свят-Сімонаўскі кафедральны сабор (г. Брэст)».

21.45 Серыял «Херу-чык».

22.40 «Правы чалавек».

22.55 «Дэталі». Чалавечая смецце.

23.25 Дзюдо. Чэмпіянат Еўропы. Відэаагляд.

0.50 Хакей. НХЛ. Агляд тыдня.

1.50 Баскетбол. НБА. Агляд тыдня.

6.05, 17.20 «Міншчына».

6.15, 7.40 «3 чого пачынаецца раніца».

7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

8.40 «Аўтапанарама».

9.00 Серыял «Прапар-чык».

10.00 «Сталкер».

10.40 «Тэма дня».

10.45 «Наша справа».

11.00, 18.25 Серыял «Пяць мінут да метро».

12.00 Серыял «Турсты».

13.00 «Асабісты інтарэс».

13.50 Серыял «Студэнты 2».

14.50 «Геркулес». Мультсерыял.

15.15 «Відавочна прадстаў-ляе: самае шакаруючае».

16.00 «Есць кантакт».

16.50 «Бабскі бунт». Ток-шоў.

17.30 «Званая вясцера 3».

20.05 «СТБ-спорт».

20.20 «Добры вечар, малы».

20.30 Камедыя «Вун-дэркінды 2».

Кіраўнік адной з мегакар-парацый хоча падпарадка-ваць сабе розныя ўсю дзя-цель планеты і пераўтварыць іх у сапраўдны кашмар.

22.55 «Відэама-навідэа-ма».

23.30 «Бла-бла-шоў».

0.45 Маст. фільм «Бла-дэр-эйн».

7.00 «Сад і агарод плюс».

7.05, 10.55, 21.05, 23.30 «Метазапрагноз».

7.20 Маст. фільм «Ме-лоды белай ночы».

8.55 «К-гульня».

9.00 «Дом жывых гісторыяў».

9.30 «Урман-клуб».

9.50 Серыял «Палюбоў-ні пустыні».

10.50, 21.00 Інфармбю-ро «Міжнароднае».

11.00 Маст. фільм «Пі-яніна».

13.00 «Лаві момант!».

13.15 «Тэлечат — 8 канал».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

17.00 Маст. фільм «Где находится нофелет».

18.40 «Дзіно».

19.00 «Магелан» — Падарожжа з густам».

19.40 «Сад і агарод».

19.45, 21.25 «Распро-даж. Навінкі. Акцыі».

19.50 Серыял «Доктар Хаўс».

20.45 «Вечарніца».

21.10 «Каралі муай тай».

21.30 Маст. фільм «След сокала».

2.55 Серыял «4400».

7.00 «Сад і агарод, Расія!».

9.10 «Мой сярэбраны шар. Любоў Сакалова».

10.00 Серыял «За ўсё табе дзякую-2».

5.00 Канал «Настрой».

7.10, 17.50 Серыял «Расплата за грахі».

8.05, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай імперыі».

8.10, 2.20 Маст. фільм «Тэгеран-43».

9.50 Дак. фільм «Тры сведкі».

10.15, 23.20, 3.40 Пятроўка, 38».

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падазеі.

10.45 «У цэнтры ўвагі».

11.20, 1.30 Серыял «Ад-на справа на два!».

12.20 Серыял «Юнкеры».

13.50 Небаспесная зона».

14.30 Серыял «Штылет-2».

15.30 Новая «Часіна».

16.55 Дзевялая Масква».

17.20 Нашы любімыя жы-вельы».

18.55 «У цэнтры ўвагі».

19.30 «Зарабіць на турме».

20.05 Дак. фільм «Кніжны злодзеі».

20.55 Момант ісціны».

21.50 «Народ хоча ведаць».

22.50 Падазеі. 25-я гадына».

23.40 Маст. фільм «Да-рагае Вендзі».

Дзік, які лямбда сябе пацы-фістам, закахайце ў гіста-лет, які выпадкова апынуў-ся ў яго руцэ, так моцна,

9.30 Парусны спорт.

9.45 Чэмпіянат свету. «Ра-лі Партугалі».

10.45 Снукер. Адкрыты чэмпіянат Кітая».

12.00 Кёрлінг. Чэмпіянат свету ў Канадзе».

14.30, 15.45, 17.00 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. 1/4 фіналу».

15.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!».

16.45 Вось гэта дзіва!!!».

18.00 Дзюдо. Чэмпіянат Еўропы ў Сербіі».

20.00 Тэмс. Турнір WTA ў Шэ-дзі».

22.00 Самыя дужыя людзі планеты».

23.00 Покер. Еўратур».

0.30 Экстрэмальны спорт».

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 22.10 «ПАЎІМГЛА» (РАСІЯ, 2005 Г.)

Узнагароды: гран-пры «Рыс будучыні», спецы-яльны прыз журы і Прыз за лепшую апэратарскую работу Міжнароднага кінафэстывалю ў Ашдодзе (Із-раэль), прыз «За самае гуманае палінае чапа-вецтва» VIII Бакінскага МКФ «Усход—Заход» і інш.

Дзевяныя фільма адбываецца падчас Вялікай Ай-чынай вайны, зімой, у глухой вёсцы на рускай поў-начы, дзе брыгада нямецкіх ваеннапалонных будзе вышук для радыёапарату. Іх адносіны з мясцовымі жыхарамі — гэта сутыкненне людзей непрыямных і непрыемных адно да аднаго, якія, тым не менш, павіны знайсці агульную мову.

Рэжысёр — Арцём Антонаў. **У ролях:** Сяргей Гразноў, Юрый Тарасаў, Настася Шэвелева.

БЕЛАРУСБАНК

1922-2007 **85** ЛЕТ

НОВЫЙ ВКЛАД в белорусских рублях «Удобный»

УДОБНО И ПРОСТО!

- Автоматическое переквалификация вклада на аналогичный срок.
- Капитализация дохода в день наступления срока возврата вклада и выдача капитализированных процентов.
- Вклад может быть открыт на имя другого лица.

Вносятся наличными и безналичными денежными средствами

Срок вклада — 25 календарных дней

Размер процентной ставки — фиксированный **14,5% годовых**

Минимальная сумма вклада — **100 000 белорусских рублей**

Сохранность и возврат вкладов в АСБ «Беларусбанк» гарантируются в порядке, установленном законодательством РБ.

www.belarus-bank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка РБ № 1 от 27.10.2006г.

СУБОТА, 7 КРАСАВІКА

6.35 Дзень спорту.

6.45 Мультфільм.

7.05 Дак. серыял «Аматыры жывёл».

7.30 «Здароўе».

8.05 «Шпілка».

8.45, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.

8.55 «Формула-1». Гран-пры Малайзіі. Кваліфікацыя.

10.05 «Тайны смак».

10.45 «Альманах падарожжаў».

11.15 «Вось такія пірагі».

12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на свята Благавешчання Правсвайто Багародзіцы.

12.20 Маст. фільм «Цырк».

14.05 «Парламент у асобах».

14.30 Існасць.

15.10 Навіны рэгіёна.

15.30 «Зямельнае пытанне».

15.50 Галерэя вобразаў.

16.25 Кухня гумару.

17.00 Зона Х.

17.25 Навае планеты.

17.55 «Ваша лато».

19.10 Маст. фільм «Дзень поўні».

21.00 «Панарама».

21.40 «Родам з Беларусі». Відэафільм АТН.

22.20 «Існасць». «Калізей. Хрышчоны шлях».

22.20 Святочнае богаслужэнне на Увакрасненне Хрыстова ў Мінскім кафедральным саборы Марыі.

23.55 Святочнае богаслужэнне на Увакрасненне Хрыстова ў Мінскім Свята-Духавым кафедральным саборы.

14.10 Дак. фільм «Серафім».

14.40 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. «Чэлсі» — «Татэнхем».

16.40 Усё пра бляску.

17.05 «Плошча мастацтваў».

17.35 Камедыя «Жандар і іншапланецяны».

19.15 Святаю далёкай зоркі.

19.40 «Лёс чалавека».

20.10 «Прыстанак душы». Нацыянальны Санктуарый Маці Божай (г. Будслаў).

20.40 Меладрама «Франчэска і Нунцыята».

22.55 Дзюдо. Чэмпіянат Еўропы. Відэаагляд.

0.15 Меладрама «Святая Лола».

6.15 «Дэтэктыўныя гісторыі». «Ведзьмакі-разлучнікі».

7.00 «Ваенная тайна».

7.45 «Анфас».

8.00 «Прыгоды кенгурянт». Мультсерыял.

8.25 Серыял «Трое зверху».

9.10 «Голы кухар».

9.45 «Наш дом».

10.10 «Мінск і мічане».

10.40 «Дэтэктыўныя гісторыі». «Афера жаночага роду».

11.30 «Лёсу свайго гаспадыні».

12.00 Серыял «Спадары афіцэры».

13.00 «Перапынак». Мультсерыял.

13.50 Меладрама «Старэйшы мена».

15.15 «Народжаня ў СССР».

16.00 «Надзвычайныя гісторыі». «Смартнае каханне».

16.55 «Відэама-навідэама».

17.30 «Наша справа».

17.40 «Жыццё светлае».

18.05 «Патраманія».

19.30 «24 гадзіны».

20.00 «СТБ-спорт».

20.10 Драма «Марыя».

21.50 Маст. фільм «Неба над Берлінам».

Нябачна людзям анёлы фланююць па падзеленаму сцяноў Берліну, зазіраючы ў дамы, думкі і душы яго жыхароў. Адзін з іх гатовы памянша вечнасць у раі на каханне акрабяткі з цырка.

0.10 Зоркі сусветнай класічнай музыкі на СТБ.

22.00 Трансляцыя Велікод-нага богаслужэння.

9.00 «Сад і агарод».

9.05, 20.55 «Метазапрагноз».

9.10 «Адзінка ў кубе».

9.30 «Дзіно».

9.55 «К-гульня».

10.10 «Каралі муай тай».

10.15 Маст. фільм «След сокала».

7.00 АБВГДэйка.

7.30 Правааслаўная энцыклапедыя.

8.00 «Жывая прырода».

8.05 «Кошкі-забойчыцы».

8.45 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».

9.10 Фільм-казка «Каралеўства крывых люстэркаў».

10.30, 13.30, 16.30 Падазеі.

10.45 «Рэпарцёр».

11.05 Сонечны круг.

11.50 «Сто пытанняў дарослым».

12.40 Гарадскі сход.

13.45 «Адна но і ўсё жыццё». Марыя Спірыдончыца».

14.35 Дэтэктыў «Кантрабанда».

16.45 Пятроўка, 38».

17.00 «Вечная вясна». Канцэрт Заура Тутава.

18.00 «Пяро Агаты Крысці».

20.00 «Пастскрытум».

21.05 Маст. фільм «Ад-ночы праз дваццаць га-доў».

22.30 «Светлае свята Вялі-кодныя». Трансляцыя Велікод-нага богаслужэння з Пакроўскага жаночага манастыра.

0.00 Маст. фільм «Пра-гулка».

30-гадовая парыханка выра-шае купіць ферму і заняцца гаспадаркай, але быць ула-дальніцай фермы не спляецца дапамагач ёй у справах. Іх аб'яднае змяня сітуацыя, і паступова яны становяць разум-цём адно аднаго...

3.55 Маст. фільм «Угрум-рака».

7.00 АБВГДэйка.

7.30 Правааслаўная энцыклапедыя.

8.00 «Жывая прырода».

8.05 «Кошкі-забойчыцы».

8.45 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».

9.10 Фільм-казка «Каралеўства крывых люстэркаў».

10.30, 13.30, 16.30 Падазеі.

10.45 «Рэпарцёр».

11.05 Сонечны круг.

11.50 «Сто пытанняў дарослым».

12.40 Гарадскі сход.

13.45 «Адна но і ўсё жыццё». Марыя Спірыдончыца».

14.35 Дэтэктыў «Кантрабанда».

16.45 Пятроўка, 38».

17.00 «Вечная вясна». Канцэрт Заура Тутава.

18.00 «Пяро Агаты Крысці».

20.00 «Пастскрытум».

21.05 Маст. фільм «Ад-ночы праз дваццаць га-доў».

22.30 «Светлае свята Вялі-кодныя». Трансляцыя Велікод-нага богаслужэння з Пакроўскага жаночага манастыра.

0.00 Маст. фільм «Пра-гулка».

НЯДЗЕЛЯ, 8 КРАСАВІКА

6.50 Мультфільм.

7.00 Дак. серыял «Аматыры жывёл».

7.25 Сузор'е надзей.

8.05 Існасць.

8.30 Пастарскае слова на свята Увакрасненя Хрыстова епіскапа Аляксандра Канькевіча.

8.45, 12.00, 15.00 Навіны.

8.50 Арсенал.

9.20 У свеце матораў.

9.55 «Формула-1». Гран-пры Малайзіі.

12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на свята Увакрасненя Хрыстова.

12.20 Дак. фільм «Беларускі народны календар. Вялік-дзень».

12.35 Камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў».

14.00 Алімпійская віза. На шляху да Пекіна-2008».

14.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэаасопіс».

15.10 Навіны рэгіёна.

15.30 Час кіно».

16.00 1/8 фіналу Вышэйшай лігі Беларускага КВЗ».

17.40 ЕўраФэст. Дзень за днём».

18.00 Суперлато».

19.00 Меладрама «Усё будзе добра».

20.10 Панарама тыдня».

22.25 Ш. Конеры і Н. Кейдж у баявіку «Скала».

6.10 Камедыя «Жандар і іншапланецяны».

7.30 «Хваліце Бога во святыя яго». Пасхальныя песнапенні».

7.50 Мір вашаму дому».

8.00 Дзідэяча гадзіна».

9.05 Мультфільм».

9.15 Серыял «Ноеў каўчэг».

10.00 Як гэта робіцца».

10.30 «ПРАСЮВАННЕ».

0.15 «Па поўнай праграме».

2.00 «4400». Серыял.

2.45 Драма «Марыя».

6.00, 15.00 Дак. серыял «Згубленыя светлы».

7.30 Дзідэяча сеанс».

8.00 Серыял «Маўглі».

8.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе».

8.45 Хто лепшы, чым мы».

9.00, 17.00 Камедыіны актэрыя».

9.30 Ведаем рускую!».

10.30 «Хвост каметы».

11.30, 14.30, 17.30 «На-віны Садружнасці».

12.00 Любімыя актэры: Яўген Сцяблёт».

12.15 Камедыя «Культпа-ход у тэатр».

14.00 Студыя 60—90».

14.15 Сямейны альбом».

16.00 Паэзія Арменіі».

16.15 Любоўныя гісторыі».

16.45 Арт-рэвалюцыя».

18.15 Каму на Русі жыць добра».

18.45 У нашу гавань заходзіць караблі».

19.45 «Цік-так».

20.00 «Разам».

21.00 Маст. фільм «Лета, якое апякае».

22.30 Серыял «Х-мутант».

9.30 Студыя «Здароўе».

10.05 «Сам сабе рэжысёр».

11.10 Мясцовы час. Весткі—Масква».

11.20 «Сто да аднаго».

12.20 «Хаджа Насрэдзін. Паршуальнік спакою».

13.15 Фітыль».

14.20 Дэтэктыў «Проці-стаянне».

15.40 Весткі. Дзяжурная часць».

16.10 «Сумленны дэтэктыў».

16.40 Гарадок. Дайджэст».

17.10 «Новая хваля» у Юр-мале. Лепшае».

19.00 «Весткі тыдня».

20.00 «Спецыяльны карэспандэнт».

20.25 Маст. фільм «Ноч, якую мы называем днём».

22.20 Драма «Гісторыя аб Трыстане і Ізольдзе».

9.30 «Дзікі свет».

10.00, 13.00, 16.00 Сёння».

10.20 «Усё адразу!».

10.55 «Шчаслівы рэйс».

11.50 «Іх норавы».

12.25 «Авіатары».

13.30 «Гарвардскія званы».

14.00 Мультфільм «Дабрыня Мікіці і Змей Гарыныч».

15.30 «Пакой адлачынкі».

Уладзімір Лукін.

16.25 «Адзін дзень. Новая версія».

17.05 Серыял «Адвакат».

19.00 Сёння. Падагульняю-чая праграма».

19.55 «Чыстасардэчнае пры-знанне».

20.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень».

21.15 «Галоўны герой».

22.30 «Надзвычайны вечар».

23.40 Трагікамедыя «Пра-дэда дэтэктар хлусні».

Мікалай Мікалаевіч Лебе-дзев, урач-псіхіятр, які зай-маецца гіпнозам, праводзіць сеансы ў сям'і краўчышчыка і на свята усплявае тако, што праграмае іх сямейнаму дабрабыту».

9.30 Экстрэмальны спорт.

10.00 Веславанне. Штога-довая ганка Оксфард—Кембрыдж».

10.45, 21.45 Кёрлінг. Чэмпі-янат свету ў Канадзе».

12.00, 19.15 Тэніс. Турнір WTA ў Шэ-дзі. Паўфінал».

13.00 Веслапорт. Легенды «Тра Фландры»».

18.00 Дзюдо. Чэмпіянат Еўропы ў Сербіі».

23.30 Мотаспорт па выхад-ны».

23.45 Байцоўскі клуб. К. 1».

1.00 Навіны «Еўраспорт».

1.15 Бокс. Р. Хатан (Валі-кабрытанія)—Х. Уранга (Ка-лумбія)».

У праграме магчымы змя-ненні. Перадрукуюка прагра-мы забаронена!

6.00 «Суботняя раніца».

8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

9.05 Серыял «Сябры».

9.45 «Здароўе».

10.35 «Смак».

11.10 «Нарадзёныя казкі».

12.00 «Дзікі маладыя». «Но-вае жыццё».

12.35 «Тэлечасопіс «Саюз»».


13.20 Трагікамедыя «Са-бачае сэрца».

16.10

Мы адкрываем нетры беларускія...

1 красавіка — Дзень геолога

Усе радовішчы карысных выкапняў — ад мінеральнай вады да нафты — выяўляюцца і распрацоўваюцца ў нашай краіне з удзелам Беларускага навукова-даследчага геалагаразведчага інстытута. Сёлета яму споўнілася 80 гадоў. З якімі дасягненнямі і планами сустракаюць вучоныя-практыкі вышэйшай палінай галінавай структуры гэту круглую дату? Якія таямніцы нетраў яшчэ не раскрытыя? Расказвае дырэктар Беларускага навукова-даследчага геалагаразведчага інстытута, кандыдат геагамінаральгічных навук **Георгій ФУРСІКАЎ.**



Дырэктар Беларускага навукова-даследчага геалагаразведчага інстытута **Георгій ФУРСІКАЎ**.

— Наш інстытут прынёс і яшчэ прынясе неперародную карысць краіне. Спэцыяльна, мы паспрыяем гэтай рэарганізацыі геалагічнай галіны ў цэлым і інстытута ў прыватнасці. Што датычыцца рэарганізацыі ў цэлым, то прапанова аб перадачы такіх прадпрыемстваў, як «Белгеа» і «Космагеа», пад «нагляда» Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь павінна спрыяць кансалідацыі намангану ўсіх айначковых структур галіны. Што датычыцца ўласна нашага інстытута, то ў бліжэйшы час мы адновім статус юрыдычнай асобы — выйдзем са складу РУП «Белгеа» і будзем падпарадкоўвацца непасрэдна Дэпартаменту па геалогіі. Можна меркаваць, што такое становішча будзе нам толькі на карысць.

— Ваш інстытут навукова і практычна забяспечвае ўсе віды геалагаразведчых работ у Беларусі. Аднак якія накірункі з'яўляюцца зараз прыярытэтнымі?

— Зараз наша задача — выкананне Дзяржаўнай праграмы геалагаразведчых работ па развіццю мінеральна-сыравіннай базы Беларусі на 2006—2010 гады і на перыяд да 2020 года. Праграма вызначае сем прыярытэтных накірункаў работ: па нафце і газе, калійных солях, жалезнай рудзе, прэсных і мінеральных водах, будаўнічых матэрыялах, алмазах, а таксама па складаным карт з прагнознай ацэнкай. Па кожным з карысных выкапняў робіцца прагнозна ацэнка, вядуцца разведчыя мерапрыемствы, якія пацвярджаюць наяўнасць бурэннем свідравін. Калі гэта адбываецца, значыць, можна гаварыць аб прысоедненні. Дык вось, летась геологі прыраслілі, напрыклад, звыш 0,3 мільёна тон нафты, хоць паводле прагнозаў, павінны былі прырасціць 0,25 мільёна. Гэтаж каля добра справдаліся па будматэрыялах, па пітной і мінеральнай водах.

выкарыстанню ноў-хаў, але справа паступова «згасла». Прыродныя расолы, дарэчы, можна прымяняць таксама ў якасці дабаўкі ў бетон ці як угнаенне, паколькі там ёсць безліч карысных для раслін элементаў — марганец, жалеза, магній, бром, ёд і г. д. Зараз работа па здабычы расолаў фактычна спынілася. Шкада, бо гэта не так затратна, паколькі расолы можна здабываць з ужо адпрацаваных нафтавых свідравін.

У нас ёсць бурны вугаль і гаручыя сланцы, але нізкая якасць. Вугаль можна выкарыстоўваць у якасці паліва, але можна і ў якасці сыравіны для атрымання вадкага і газападобнага паліва. Гэтыя моманты зараз вывучаюцца, паколькі, згодна з прагнозамі, тэрыторыя краіны досыць багатая на паліва. Вывучаецца і пытанне іх распрацоўкі, здабычы, шукаецца адказ на пытанне, ці не будзе здабыча даражэй за гатовы прадукт.

Тыя ж гаручыя сланцы таксама не

— Мне чамусьці спачатку хочацца прыгадаць 60-я, 70-я — росквіт інстытута, калі ён размяшчаўся ў 5-павярховым будынку, калі калектыў склаўся 500 чалавек і калі было здабыта і напрацавана ўсё тое, чым мы карыстаемся зараз. Нагадаю, што ў той час былі адкрытыя нафта, калійныя солі, актыўна вялася разведка жалеза, вугалю, падземных водаў. Фінансаванне было стабільным, і работа была ўважанай, памаркоўнай. З 1989 года пачаўся агігульвадымоны спад, які прыпыніўся для нас, бадай, толькі напрыканцы 2005-га. У 2004 годзе я ўзначаліў інстытут, мы пачалі пераезд з плошчаў у 7 тысяч квадратных метраў на 2 тысячы. У нашым «страі» засталася 148 чалавек, 37 з якіх працуюць у гомельскім аддзеле бурэння і выпрабавання свідравін. Толькі летась адышлі нарэшце ад «навасельля» і прыступілі да сур'ёзнай работы — рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы.

Нагадаю, што сёння Беларуска навукова-даследчы геалагаразведчы інстытут складаецца з сямі аддзелаў — нафты, цвёрдых выкапняў, разведчай геафізікі, гідрагеалогіі і інжынернай геалогіі, маніторынгу геалагічнага асяроддзя, аддзела геахімічных даследаванняў, бурэння і іспытў свідравін (у Гомелі). У нас ёсць лабараторыі дыстанцыйных метадаў

даследавання і геафізічных даследаванняў свідравін. Мы спрабавалі развіваць лабараторную базу, бо нам неабходна праводзіць эксперыменты — развіваць практычную навуку. Мы ўсё ж такі не акадэмічны, а галіновы інстытут, нам патрэбны не столькі фундаментальныя веды, колькі інжынерная думка. Таму ў нас прыкладна аднолькавае колькасць інжынераў і навукоўцаў супрацоўнікаў, сярод якіх — 19 кандыдатаў навук і 1 доктар. Шырока вучоныя — практыкі, якія павінны не проста ўказаць, што тут ёсць выкапні, але і сказаць, якім чынам іх дастаць.

Спецыялістаў для нашых спраў рыхтуюць дзве вышэйшыя навучальныя установы — Белдзяржуніверсітэт і Гомельскі дзяржуніверсітэт, аднак можна сказаць, мы рыхтуем навуковыя кадры з малады спецыялістаў самі, на месцы. У апошнія два гады нам удаецца іх затрымаць. Калісьці прыходзіла два чалавекі, і абодва праз некалькі час зніклі, а цяпер прыйшлі васьміцца, і ўсе працуюць. Я лічу, што гэта абумоўлена ў тым ліку належным фінансаваннем, якое вылучаецца на рэалізацыю Дзяржаўнай праграмы. Але ж праграма забяспечвае нас матэрыяльнымі рэсурсамі на 80 працэнтаў. Астатняе мы павінны зарабіць самі. Таму мы бяром удзел яшчэ ў дзвюх дзяржаўных праграмах, звязаных з навакольным асяроддзем. Плюс работы па дамоўленасці з Водаканалам, пазняе экалагічныя даследаванні, напрыклад, па забруджванні падземных водаў у раёнах захавання пестыцыдаў. Разам з Беларуска навукова-даследчым цэнтрам «Экалогія» мы з дапамогай сучасных метадаў даём прагнозы на бліжэйшыя, скажам, 10, 40 гадоў адносна таго, якім будзе забруджванне навакольнага асяроддзя. Гэтыя прагнозы могуць выкарыстоўвацца для прыняцця рашэнняў, скажам, што рабіць з захаваннем і як хутка.

Сярод замежных праектаў можна прыгадаць спецыялістамі па стварэнню карт прыгранічных тэрыторый. Крыўка такая ж работа была зроблена з удзелам украінскіх даследчых, плануецца — з расійскім бокам.

Святлана БАРЫСЕНКА, Віктар ПАЗНЯКОЎ, Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

Што ж датычыцца алмазаў, то прамысловых радовішчаў пакуль не выяўдзена, а вось перспектывы ёсць. Сёлета інстытут знайшоў на мяжы Гомельскай і Магілёўскай абласцей першы алмаз, пошук якога працягваецца гадоў пятнаццаць. Разгледзець гэты цуд можна, праўда, хіба пад мікраскопам. Цікава, што ў дзідзеным выпадку мы перапрацавалі не тону, а ўсяго некалькі дзясцятыкі кілаграмаў «матэрыялу». Пошук алмазаў вядзецца ў так званых кімберлітвых трубах. І такіх доўжых аднаго радовішча па статыстыцы павінна быць не менш за сотню, а ў Беларусі ўсяго 32. Але ж і такая колькасць трубаў дазволіла нам адшукаць шэраў рубіны. Такім чынам, перспектывы ёсць.

— Па вліткам рахунку, мы не так дрэнна выглядаем з нашымі карыснымі выкапнямі на фоне краін-суседцаў, за выключэннем, канешне, Расіі і Украіны...

— У адносінах да нашых прыбалтыйскіх суседзяў Беларусь сапраўды выглядае больш пераважна, паколькі ў нас назіраецца не толькі разнастайнасць, але і аб'ёмы жыццёва важных выкапняў, да якіх я аднёў бы вяду, калійныя ўгнаенні і будматэрыялы. Хоць мы вымушаны завозіць нафту і газ, жалезныя руды, якія пакуль таней набываюцца, чым распрацоўваць. Завозім і асфартыты, якія ў прыяцкім прагібе, — там, дзе і нафтавыя залежы, мы спрагназавалі даўно і ад сваёй споль не адмаўляемся. Магчыма, калісьці, будзе мэтазгодна і гэтым заняцца.

рэнтабельна было здабываць 3-за жалезнага залегання. Тым не менш, задачу аб 25-працэнтным пераходзе на мясцовыя віды паліва, ніхто не адмяняў. Таму на гэты год залічана спроба адраджэння старых знаёмых тэхналогіяў здабычы і перапрацоўкі гаручых сланцаў.

Працягваецца работа па параўнанню двух радовішчаў жалезнай руды — Акалоўскага і Навасёлкаўскага. Якое будзе больш перспектыўным, з таго і пачнём.

Невялікія запасы газу ў Прыпяцкім прагібе, — там, дзе і нафтавыя залежы, мы спрагназавалі даўно і ад сваёй споль не адмаўляемся. Магчыма, калісьці, будзе мэтазгодна і гэтым заняцца.



Задзель аддзела цвёрдых карысных выкапняў **Віктар БЕВАР** і вядуць навуковы супрацоўнік **Вера САЛДЗІЛАВА** абмяркоўваюць вынікі даследаванняў **Навасёлкаўскага радовішча, што ў Карэліцкім раёне.**

Хто лепшы ў аптывым гандлі?

ЗП «Брышч-Амерыкан Табак Трайдзінг Кампані» другі год запар становіцца пераможцам прэстыжнага конкурсу «Лепшы прадпрыемальнік Мінска-2006» у намінацыі «Аптывы гандаль».

Паводле слоў дырэктара прадпрыемства Эдуарда Грамовіча, у кампаніі ёсць усе падставы залічваць сябе да ліку самых паспяхоўных і эфектыўных прадпрыемстваў сталіцы. Калі пяць гадоў таму доля на беларускім рынку тытуневых вырабаў «Брышч-Амерыкан Табак» не перавышала 1 працэнта, то сёння яна складае 12 працэнтаў. Мінуты год быў адзначаны і тым, што ўпершыню ўсяго за 8 месяцаў работы быў прададзены 1 мільярд цыгарэт. У цэлым на працягу 2006 года кампанія рэалізавала звыш 1 800 млн штук цыгарэт.

Наогул сёлета на званне лепшых прадпрыемальнікаў года прэзентавалі амаль 200 суб'ектаў гаспадарання. Сярод іх былі выбраны пераможцы ў 17 намінацыях. Асноўнымі крытэрыямі пры вызначэнні лепшых прадпрыемальнікаў года з'яўляюцца эканамічныя эфек-

тыўнасць прадпрыемства, узровень заробатнай платы і бяспека працы работнікаў.

Вета РУЖАНСКАЯ

Работа в теплице (в Польше)

Наш адрес: **Janów 14, 05-480 Karczew, Polska / Польша.**

Тэл. для контакту: **+48-668-136-776**

Е-mail: **info@tomatojtm.pl**

Факс: **+48-22-780-84-08.**

Робота через агентство Беларуси соответствующего профиля, имеющие необходимые разрешения и лицензии.

СЛУХАЮ — І ВУЧУСЯ

Кампакт-дыск «Электронная бібліятэка — школьнікам: чытаю і слухаю» створаны для дзяцей, якія маюць слаблены зрок або не бачаць. Электронная бібліятэка створана ў аўтарамі. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрываюцца ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыхраж 37.095. Індэкс 63850. Эк-№ 1766. Нумар падпісаны ў 19.30.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

БЕЛАРУСБАНК						
220050 г. Мінск, ул. Мяснікова, 32.						
Тел.: (017) 200-18-31. Факс: (017) 226-47-50.						
Телекс: 252408 PION BY.						
E-mail: info@belarusbank.minsk.by						
Интернет: http://www.belarus-bank.by						
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2007 года						
в миллионах белорусских рублей						
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2006 г.	2005 г.	
1	2	3	4	5	6	
1 АКТИВЫ						
2	Денежные средства	1101	1	266836,8	199091,1	
3	Средства в Национальном банке	1102	2	942458,1	825206,6	
4	Ценные бумаги: для торговли	1103	3	1144508,5	787537,2	
	удерживаемые до погашения в наличии для продажи	1103/2	3.1	101419,3	134275,2	
		1103/3	3.2	1043089,2	653262,0	
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	174576,5	562060,2	
6	Кредиты клиентам	1106	5	9644222,8	6065898,8	
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	48019,0	15674,4	
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	413478,5	302553,4	
9	Прочие активы	1109	8	201703,2	147335,1	
10	ИТОГО АКТИВЫ	110		12835803,4	8905356,8	
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
12	Средства Национального банка	1202	9	789103,1	153672,5	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	999019,9	342284,2	
14	Средства клиентов	1206	11	8554478,8	6295696,8	
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	12	82146,4	62079,8	
16	Прочие обязательства	1209	12	529665,0	603234,3	
17	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		10954413,2	7456966,6	
18 КАПИТАЛ						
19	Уставный фонд	1211	13	1437530,9	1175152,0	
20	Эмиссионный доход	1212				
21	Резервный фонд	1213		32799,5	22730,8	
22	Накопленная прибыль	1214	14	219078,8	111244,0	
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	191981,0	139263,4	
24	ВСЕГО КАПИТАЛ	121		1881390,2	1448390,2	
25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	12		12835803,4	8905356,8	
26 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ						
27	Требования	1301	16	24229384,2	15578024,6	
28	Обязательства	1302	17	1915440,2	952905,3	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 января 2007 года

в миллионах белорусских рублей						
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2006 г.	2005 г.	
1	2	3	4	5	6	
1	Процентные доходы	2011		898461,1	673177,6	
2	Процентные расходы	2012		531247,0	383798,0	
3	Чистые процентные доходы	201	18	367214,1	289379,6	
4	Комиссионные доходы	2021		284041,1	198409,9	
5	Комиссионные расходы	2022		30665,4	16844,9	
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	253375,7	181564,5	
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	89082,3	64995,8	
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	398,3	2179,2	
9	Доход в форме дивидендов	205		691,4	148,6	
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	35449,3	46217,7	
11	Прочие доходы	207	23	35257,7	59577,0	
12	Операционные расходы	208	24	503070,1	390428,8	
13	Прочие расходы	209	25	37634,7	29277,3	
14	Налог на прибыль	210		47739,1	88612,3	
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		122126,3	43308,6	
Базовая прибыль на простую акцию				-	-	
Разводненная прибыль на простую акцию				-	-	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2006 год

в миллионах белорусских рублей									
№ п/п	Наименование показателей и статей капитала	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль	Фонд переоценки статей баланса	Всего капитал (сумма граф 4-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток на начало года	3011	1175152,0	-	22730,8	111244,0	139263,4	1448390,2	
2	Изменения статей капитала в течение отчетного года	3012	262378,9	-	10068,7	107834,8	52717,6	433000,0	
2.1	В том числе: прибыль (убыток) со знаком «минус» отчетного года	30121	x	x	x	122126,3	x	122126,3	
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	10068,7	(-10068,7)	x	-	
2.3	направление фонда дивидендов на выплату акционерам	30123	x	x	x	(-11,0)	x	(-11,0)	
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	30124	262348,9	-	x	x	x	262348,9	
2.5	проведение переоценки статей баланса	30125	x	x	x	x	52719,3	52719,3	
2.6	перераспределение между статьями капитала	30126	-	-	-	-	-	-	
2.7	прочие изменения	30127	30,0	-	-	(-4211,8)	(-1,7)	(-4183,5)	
3	Остаток на конец года	3013	1437530,9	-	32799,5	219078,8	191981,0	1881390,2	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 января 2007 года

в миллионах белорусских рублей						
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2006 г.	2005 г.	
1	2	3	4	5	6	
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
2	Полученные процентные доходы	7010		898461,2	673177,6	
3	Уплаченные процентные расходы	7011		-519330,1	-380946,0	
4	Полученные комиссионные доходы	7012		283998,1	198409,9	
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013		-29567,8	-16776,4	
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014		85416,7	63501,8	
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015		398,3	2179,2	
8	Доход в форме дивидендов	7016		691,4	148,6	
9	Прочие полученные доходы	7017		26920,7	56486,5	
10	Прочие уплаченные расходы	7018		-499056,0	-383183,8	
11	Уплаченный налог на прибыль	7019		-47697,1	-88913,7	
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах					